

# ЗВЯЗДА

ОРГАН ЦК і МІНСКАГА АБКМА КП(б)Б

№ 231 (6503) | 6 кастрычніка 1939 г., пятніца | ЦЕНА 10 КАП.

## У ВЯЛІКІМ СОВЕЦКІМ САЮЗЕ ПРАЦОЎНЫЯ ЗАХОДНЯЯ БЕЛАРУСІ БАЧАЦЬ СВАЮ СОЦЫЯЛІСТЫЧНУЮ РАДЗІМУ, СВАЮ БАЦЬКАЎШЧЫНУ

### БРАТЫ ЗАХОДНЯЯ БЕЛАРУСІ, УВАХОДЗЬЦЕ У ВЯЛІКУЮ СЯМ'Ю СОВЕЦКАГА НАРОДА!

Над прасторами Заходняй Беларусі і Заходняй Украіны зазямлі праменилі крані лясных зорак. Іх святло нясе народам волю, шчасце і радаснае жыццё. Тое, што было гоўні ў снах і маргах прыгнечанага народа, стала зараз рэальнасцю сапраўднаю. Добрая, гераічная Рабоча-Сялянская Чырвоная Армія, армія першай у свеце сацыялістычнай дзяржавы, выконвае волю савецкага ўрада, волю 170-мільённага савецкага народа, з часцю выкавала свой браці, ітэрнацыянальны абавязак, аказала дапамогу аднакроўным братам, вызвала іх з пячары польскага панства — гэтага справядлівага ворага беларускай і украінскага народаў, знішчыла маршавую ўсвабодзілі і сацыялістычныя сістэмы — эксплуатацыю, насілле, прыгнётак і зняволення чалавечай годнасці.

На працягу 20 год польскія паны ўжывалі сістэму разнастайнага націска на і сацыяльнага гнёту, вымоўлялі з народа яго кроў, знішчалі яго культуру, шчыбеталі, тэрорам утрымлівалі сваё панаванне. Кучка памешчыкаў і магнатаў грывала ў сваіх руках народ, білі і забівалі яго, грабілі яго. Працоўны чалавек не меў права і вымушан быў марнець у галечы і бескультур'і.

Брата на класу, бачылі сваё абаронцу, свайго сябра.

Працоўныя Заходняй Беларусі бязмежна ўдзячны савецкаму народу. На Віленшчыне, у Беластоку, на Піншчыне, у Навагрудку, усюды ўсе працоўныя Заходняй Беларусі гараць зорам велічыннага жадання, імкненнем далучыцца да свабоднага беларускага савецкага народа, жаданнем хутчэй устанавіць самую справядлівую, самую дэмакратычную савецкую ўладу, імкненнем жыць шчаслівым і разлічным жыццём у адзінай сям'і савецкіх народаў.

Народы БССР таксама жадваюць хутчэйшага далучэння сваіх родных братоў да квітнячай арганізацыі Савецкай Беларусі. Яны заклікаюць паставіць пытанне аб уважжэнні абласцей Заходняй Беларусі ў састаў Беларускай Савецкай Соцыялістычнай Рэспублікі і тым самым — у Саюз Савецкіх Соцыялістычных Рэспублік.

### ДА ЎСІХ ЧАСОВЫХ УПРАЎЛЕННЯЎ ГАРАДОЎ ЗАХОДНЯЯ БЕЛАРУСІ АД ЧАСОВАГА УПРАЎЛЕННЯ ГОРАДА БЕЛАСТОКА

Польская памешчыцка-капіталістычная дзяржава, аспаваяна на бязгаспадарчым эксплуатацыі і грабні працоўных, на нацыянальным прыгнечанні, аказалася аўна несапраўднай, развалілася і фактычна перастала існаваць. Польскі ўрад не змог арганізаваць абарону дзяржавы, кінуў народы, насіляючы чыя Польшчу, на волю лёсу і, захваціўшы золата, уцёк за граніцу.

Савецкі ўрад палічыў сваім святым абавязкам дапамогу дамогі сваім братам — народам, насіляючым Заходнюю Беларусь. Рабоча-Сялянская Чырвоная Армія з часцю выкавала ўсталяваную на яе Боміўдзічнай партыяй і Савецкім урадам гістарычную задачу. Народы Заходняй Беларусі назаўсёды выдзелены магучай Рабоча-Сялянскай Чырвонай Арміяй ад эксплуатацыі польскіх памешчыкаў і капіталістаў, ад лютага націскавага гнёту.

Чырвоная Армія абараняла жыццё і маемасць насельніцтва Заходняй Беларусі ад разарэння і знішчэння. Насельніцтва Заходняй Беларусі атрымала цяпер магчымасць жыць свабодным, радасным, мірным і шчаслівым жыццём. Зараз наступіў час для народаў Заходняй Беларусі сказаць сваё слова аб стварэнні новага дзяржаўнага ўстройства, аб стварэнні ўлады, якая падкама служыць і інтарэсам народа і была б уладай народа, уладай працоўных.

### БРАЦНЯЯ ДАПАМОГА ЗАХОДНЯЯ БЕЛАРУСІ

Штогод праз станцыю Негарэлае Жыг-кавічы, Беларусь праходзіць маршруты з соллю для Заходняй Беларусі. Толькі за апошнія два лі адгружана 2.518 тон Усяго навір'овацца 6 тысяч тон.

**ЗАПАЛКІ І МАХОРНА**

Нова-Барысаўская запалкавая фабрыка імя Кірава дала адгружана для продажу насельніцтву Беластока, Грозна, Вільна і іншых гарадоў і сёл Заходняй Беларусі 7 вагонаў запалак агульнай колькасцю 5 тысяч ашычкаў. Рыхтуецца да адпраўкі яшчэ некалькі тысяч ашычкаў.

Як нам паведамілі ў Беларускай камп'ю-ры «Галоўтабак», у Заходнюю Беларусь адпраўлена 10 вагонаў махоркі. У бліжэйшыя ліні будзе адпраўлена яшчэ 8 вагонаў.

Апроч таго 7 вагонаў махоркі паслана Віцебскай махорчнай фабрыкай.

**70 ЦЫСТЭРН НАРАСІНА**

Учора на станцыю Гомель прыбыў з Грознага маршруту з 54 цыстэрнамі гара-сіна, агульнай колькасцю 540 тон. У той-жа дзень маршрут накіраван у Заходнюю Беларусь для продажу насельніцтву гара-доў і сёл. У шляху знаходзіцца яшчэ 16 цыстэрн, якія таксама прызначаны для Заходняй Беларусі.

Панская Польшча пазбавіла беларускі і украінскі народы зямель, лясоў; польскія паны зачынілі украінскія і беларускія школы, бязгаспадарчым націскам націскавалі на іх культуру. Польшча была для беларускага і украінскага народаў горш злы махач.

Зварот часовага ўпраўлення горада Беластока, які мы публікуем сёння ў «Звяздзе», заклікае ўсе часовыя ўпраў-ленні гарадоў Заходняй Беларусі, усю працоўных, прыступіць да вырашэння гэтых пытанняў.

Беларускі народ, як і ўсе народы Совецкай краіны, хоча бачыць сваіх родных братоў у адной непарукай сям'і, жадае іх хутчэй выбраць савецкую ўладу на сваіх народных сходах. Народы Савецкай Беларусі з непаўторнаю цікавасцю і цікавасцю, калі ў сумеснай дружнай сям'і зацікавіць працоўнае, творчае жыццё.

Неабходна вызначыць характар будучай улады, каб затым прыступіць да яе стварэння, неабходна вырашыць пытанне аб уважжэнні абласцей Заходняй Беларусі ў састаў Беларускай Савецкай Соцыялістычнай Рэспублікі і тым самым — у Саюз Савецкіх Соцыялістычных Рэспублік. Таму нічыя захватніцкая рука ніколі не пасмее пасягнуць на нашу мірную працу. Заходняя Беларусь будзе апырацца на магучасць усяго вялікага Саюза Савецкіх Соцыялістычных Рэспублік.

Вынесі гэта гістарычны рашэнні мужа і павінен аўтарытэцыйны орган, які выражае караніны інтарэсы працоўных, волю і думку народа. Таму органам павінен з'явіцца Народны Сход Заходняй Беларусі. Ён павінен складацца з дэпутатаў, якіх выбера і акружыць высокім давер'ем сам народ.

Часовае ўпраўленне горада Беластока выносіць прапанову скаліць Народны Сход для вырашэння асноўных пытанняў дзяржаўнага ўстройства, бярэ на себе ініцыятыву стварэння

Падарункі дзецям

У школах Мінска з вялікім поспехам праходзіць збор падарункаў для дзяцей Заходняй Беларусі. Ужо сабрана 8.000 падарункаў і кніг настайкай літаратуры, 1.000 алоўкаў, 50 альбомаў для рыса-вання, 30 караёв пер'уд, 80 пеналаў, радзідэрымаў, пафосы з камплектам пашчэнак і т. д.

**36 БІБЛІЯТЭК З ЛІТАРАТУРАЙ НА НАЦЫЯНАЛЬНЫХ МОВАХ**

Мінскі абласны бібліятэчны калектар паслаў у Заходнюю Беларусь 20 біблі-ятэк. Вялікая бібліятэка ўкамплектавана палітычнай і мастацкай літаратурай на беларускай, рускай, украінскай і польскай мовах. Падрыхтавана да адпраўкі яшчэ 66 бібліятэк.

**БЕЛАРУСІЯ ШРЫФТЫ ДЛЯ ГАЗЕТ**

Мінская друкарня імя Сталіна закіра-вала ў Стаўбы, Маладзечна, Баранавічы, Брэст-Літоўск, Вільна, Навагрудск, Белас-ток, Грозна для рэдакцый газет з тэмы беларускага шрыфта. Кожны камплет яго мае па 15 паборных кас газетнага шрыф-та і па 4 касы тытульнага.

Адаптаваны са шрыфтам адпраўлен і іншы неабходны друкарскі інвентар. Сёння ў Грозна адгружана для рэдакцый мес-цовай газеты лінацы. Для ўстаноўкі яго выязджае інтэлектуал-літэрат.

Сяляне — заходнія беларусы за дваццаць год перажылі многа пакут, вынеслі на сваіх плячах нечалавечыя катаванні, здыкі, заняволенне і прыгнётак. Яны былі пазбавлены самага галоўнага ў існаванні — зямлі. Зямлі ўладамі князі і памешчыкі, якія захвацілі большую частку зямлі, 2.000 самых буйных памешчыкаў грывалі ў сваіх руках адну пятую ўсёй зямлі буйной польскай дзяржавы. Памешчыцкія маёнткі займалі ў два разы больш плошчы, чым усе сялянскія гаспа-дарствы ў размеры да 5 гектараў. Толькі ў адным Навагрудскім ваяводстве 1581 памешчыцкіх уладар 1.407.414 гектараў зямлі, а 206.123 сялянскіх гаспадарств мелі толькі 1.261.900 гектараў. Кожны памешчык у гэтым ваяводстве ўладаў у сярэднім тысячай гектараў зямлі, а Кара Руга ва Усёльскай воласці меў 6.000 гектараў, велья Рагівізі — 90 тысяч гектараў, князі Шыневецкі, Патоцкі мелі таксама дзесяткі тысяч гекта-раў зямлі.

«У Вялікім Савецкім Саюзе, працоўныя Заходняй Беларусі, — як пішацца ў публікуемым сёння звароце, — зачы-сваю сацыялістычную радзіму, сваю бацькаўшчыну. На выбары дэпутатаў у Народны Сход рабочыя, сяляне і інтэ-лігенцыя Заходняй Беларусі прымуць пад лозунгам устанавлення на тэрыторыі Заходняй Беларусі савецкай улады, як улады сапраўды народнай; пад лозунгам уважжэння Заходняй Беларусі ў састаў Беларускай Савецкай Соцыялістычнай Рэспублікі; пад лозунгам адабраўня канфіскацыі памешчыцкіх зямель у карысць сялян; пад лозунгам патрабавання на-цыяналізацыі банкаў і буйнай прамы-словаці».

Народы Савецкай Беларусі ўвэчнены ў тым, што ўсе працоўныя Заходняй Бе-ларусі пойдуч пад гэтымі лозунгамі на выбары свайго Народнага Схода і пашлоў у яго сваіх лепшых прадста-віцкоў, паказваюць практычнымі справамі сваю адданасць народу.

Мы хочам напаміць братам Заходняй Беларусі, што нельга забываць аб тым, што ў органы ўлады будуць старанна праіраваць прыгнечаныя ворагі белару-скага народа з тым, каб перашкоду і хутчэйшаму росквіту і шчасцю вызвал-еных працоўных мас Заходняй Беларусі.

Родныя браты і сёстры Заходняй Бе-ларусі! Мы заклікаем вас агульным азімным фронтам пайсці на выбары на-родных прадстаўнікоў у Народны Сход, прапанаваным сваё адданне з працоўнымі Савецкай Беларусі і рашым пытанне аб уладзе, пытанне аб зямлі, аб нацыяналізацыі банкаў і буйных пра-прыемстваў.

Наш заклік мы выражаем словамі па-ста беларускага народа Якуба Коласа:

На прастор, на шырокі разлог  
Выхадзі, мой народ, грамадою!  
Сціні новых і старых дарог  
Радзілае жыццё прац табою.  
Лізі смела і чэсна ўперат  
Разам з намі дарогай адважлівай.  
Мудры Сталін вялае свайго народ  
Самай вернай і прастай пуніяй.

Неабходна вызначыць характар будучай улады, каб затым прыступіць да яе стварэння, неабходна вырашыць пытанне аб уважжэнні абласцей Заходняй Беларусі ў састаў Беларускай Савецкай Соцыялістычнай Рэспублікі і тым самым — у Саюз Савецкіх Соцыялістычных Рэспублік. Таму нічыя захватніцкая рука ніколі не пасмее пасягнуць на нашу мірную працу. Заходняя Беларусь будзе апырацца на магучасць усяго вялікага Саюза Савецкіх Соцыялістычных Рэспублік.

Вынесі гэта гістарычны рашэнні мужа і павінен аўтарытэцыйны орган, які выражае караніны інтарэсы працоўных, волю і думку народа. Таму органам павінен з'явіцца Народны Сход Заходняй Беларусі. Ён павінен складацца з дэпутатаў, якіх выбера і акружыць высокім давер'ем сам народ.

Часовае ўпраўленне горада Беластока выносіць прапанову скаліць Народны Сход для вырашэння асноўных пытанняў дзяржаўнага ўстройства, бярэ на себе ініцыятыву стварэння

**Аб заключэнні пакта аб узаемадапамозе паміж Саюзам Савецкіх Соцыялістычных рэспублік і Латвійскай Рэспублікай**

На працягу 2—5 кастрычніка 1939 года ў Маскве адбыліся перагаворы паміж Старшынёй Сойнаркома і Народ-ным Камісарам Замежных Спраў тав. Молатавым і Міністрам Замежных Спраў Латвіі п. Мунтэрсам па пытанню аб за-ключэнні пакта аб узаемадапамозе паміж СССР і Латвіяй.

У перагаворы ўдзельнічалі тт. Сталін, Папелкін і Поўпінск СССР у Латвіі т. Зотаў, а са стараны Латвіі — Пасланнік Латвійскай Рэспублікі ў СССР п. Кошыньскі. Перагаворы скончыліся падпісаннем 5 кастрычніка пакта аб узаемадапамозе.

Тэкст пакта аб узаемадапамозе пры-водзіцца ніжэй.

У гарады і сёлы Заходняй Беларусі штогодна адпраўляцца каля 100.000 экзампляраў цэнтральных і рэспублікан-скіх газет, у тым ліку 20.000 экз. «Правды», 10.000 экз. «Настойкі», 40.000 экз. «Звязды» і «Советской Бело-русскі», 3.000 экз. яўрэйскай газеты «Акіябар», а таксама і дзіцячыя газеты.

**АВІАПАШТОВАЯ СВЯЗЬ**

Устаноўлена авіяпаштовая сувязь з гарадамі Заходняй Беларусі. З ста-нцыі БССР самалёты з поштай штогодна вылятаюць у Грозна, Вільна, Брэст-Лі-тоўск, Беласок, Бобрын.

**ГАСТРОЛІ ТЭАТРАУ БССР**

Сёння выязджаюць на гастроляў у За-ходнюю Беларусь Палескі абласны драма-тычны тэатр і вядомы ў рэспубліцы Заслаўскі каляна-с'югаўны тэатр. Першы з іх выдзе гарады Лунінец, Пінск, Боб-рын. Ён выязджае ў поўным саставе, з сваімі харакамі, Тэатр пажажа паста-ноўкі «Казарета і любоў» — Шылера, «Партызаны» — Крыніч, «Патэль вока» — Самуільска і «Генеральны кон-сул» — бр. Тур. Заслаўскі тэатр будзе гастроліраваць у Маладзечна, Ошмяны, Дзісна і Глыбокае.

**ГОРАД ЛІКУЕ**

БЕЛАСТОК, 5 кастрычніка. (Па теле-фону). Сёння ў горадзе незвычайнае ажыццэнне. Беласок пасвяточнаму ўпры-годданню. Амаль на ўсіх дамах, установах, прапрыемствах вышываны чырвоныя спя-лі, транспаранты і лозунгі. Насельніцтва лікуе. Гэта святая вылікана тым, што часовае ўпраўленне горада Беластока зья-ўлася да ўсіх часовых упраўленняў гара-доў Заходняй Беларусі з запрапаненнем абмеркаваць пытанне аб вызначэнні ха-рактеру будучай улады ў Заходняй Бе-ларусі.

Рабочыя, сяляне і інтэлігенцыя горада Беластока з вялікім аздабленнем і энтузі-язмам сустракаюць часовае ўпраўленне ад склікання Народнага Схода Заходняй Беларусі для вырашэння асноўных пытан-няў дзяржаўнага ўстройства.

Калі будынка часовага ўпраўлення аб-рамоша наг'юны рабочыя, сяляне і інтэ-лігенцыі з лозунгамі, якія поўнасю аба-браць зварот часовага ўпраўлення.

### НАРАДА КІРУЮЧЫХ РАБОТНІКАЎ ЧАСОВЫХ УПРАЎЛЕННЯЎ ЗАХОДНЯЯ БЕЛАРУСІ

4 кастрычніка ў Валкавіску адбылася нарада старшын і кіруючых работнікаў часовых ўпраўленняў гарадоў Заходняй Беларусі. У рабоце нарады прынялі ўдзел члены бюро ЦК КП(б)Б і ўрада БССР.

Нарада адкрыў амануаўцы Беларуска-го фронта Камандар 2 ранга тав. М. Кавалюк. З заклікам ад каровых заа-кач часовых ўпраўленняў выступіў сак-ратар ЦК КП(б)Б, член Ваеннага Савета Беларускага фронта тав. П. К. Панамар'ю-на. Пасля закліка тав. П. К. Панамар'юна адказаў на шматлікія пытанні, узяўшыся ў работнікаў часовых ўпраўленняў у справе іх штодзённай работы.

Нарада абмеркавала і наменіла аргані-зацыйныя пытанні па стварэнню часовых абласных ўпраўленняў, якія будуць дей-нічаць у граніцах буйных Беластоцкага, Вяйскага, Пінскага і Навагрудскага вая-водстваў. (БЕЛТА).

Польская памешчыцка-капіталістычная дзяржава, аспаваяна на бязгаспадарчым эксплуатацыі і грабні працоўных, на нацыянальным прыгнечанні, аказалася аўна несапраўднай, развалілася і фактычна перастала існаваць. Польскі ўрад не змог арганізаваць абарону дзяржавы, кінуў народы, насіляючы чыя Польшчу, на волю лёсу і, захваціўшы золата, уцёк за граніцу.

Савецкі ўрад палічыў сваім святым абавязкам дапамогу дамогі сваім братам — народам, насіляючым Заходнюю Беларусь. Рабоча-Сялянская Чырвоная Армія з часцю выкавала ўсталяваную на яе Боміўдзічнай партыяй і Савецкім урадам гістарычную задачу. Народы Заходняй Беларусі назаўсёды выдзелены магучай Рабоча-Сялянскай Чырвонай Арміяй ад эксплуатацыі польскіх памешчыкаў і капіталістаў, ад лютага націскавага гнёту.

Чырвоная Армія абараняла жыццё і маемасць насельніцтва Заходняй Беларусі ад разарэння і знішчэння. Насельніцтва Заходняй Беларусі атрымала цяпер магчымасць жыць свабодным, радасным, мірным і шчаслівым жыццём. Зараз наступіў час для народаў Заходняй Беларусі сказаць сваё слова аб стварэнні новага дзяржаўнага ўстройства, аб стварэнні ўлады, якая падкама служыць і інтарэсам народа і была б уладай народа, уладай працоўных.

Неабходна вызначыць характар будучай улады, каб затым прыступіць да яе стварэння, неабходна вырашыць пытанне аб уважжэнні абласцей Заходняй Беларусі ў састаў Беларускай Савецкай Соцыялістычнай Рэспублікі і тым самым — у Саюз Савецкіх Соцыялістычных Рэспублік. Таму нічыя захватніцкая рука ніколі не пасмее пасягнуць на нашу мірную працу. Заходняя Беларусь будзе апырацца на магучасць усяго вялікага Саюза Савецкіх Соцыялістычных Рэспублік.

Вынесі гэта гістарычны рашэнні мужа і павінен аўтарытэцыйны орган, які выражае караніны інтарэсы працоўных, волю і думку народа. Таму органам павінен з'явіцца Народны Сход Заходняй Беларусі. Ён павінен складацца з дэпутатаў, якіх выбера і акружыць высокім давер'ем сам народ.

Часовае ўпраўленне горада Беластока выносіць прапанову скаліць Народны Сход для вырашэння асноўных пытанняў дзяржаўнага ўстройства, бярэ на себе ініцыятыву стварэння

### ПАКТ АБ УЗАЕМАДАПАМОЗЕ ПАМІЖ САЮЗАМ СОВЕЦКІХ СОЦЫЯЛІСТЫЧНЫХ РЭСПУБЛІК І ЛАТВІЙСКАЙ РЭСПУБЛІКАЙ

На працягу 2—5 кастрычніка 1939 года ў Маскве адбыліся перагаворы паміж Старшынёй Сойнаркома і Народ-ным Камісарам Замежных Спраў тав. Молатавым і Міністрам Замежных Спраў Латвіі п. Мунтэрсам па пытанню аб за-ключэнні пакта аб узаемадапамозе паміж СССР і Латвіяй.

У перагаворы ўдзельнічалі тт. Сталін, Папелкін і Поўпінск СССР у Латвіі т. Зотаў, а са стараны Латвіі — Пасланнік Латвійскай Рэспублікі ў СССР п. Кошыньскі. Перагаворы скончыліся падпісаннем 5 кастрычніка пакта аб узаемадапамозе.

Тэкст пакта аб узаемадапамозе пры-водзіцца ніжэй.

**АРТЫКУЛ IV.**

Абедзве дэгаварваючыя староны аб-вязваюцца не заключыць якіхнебудзь са-юзаў або ўдзельнічаць у кааліцыях, на-кіраваных супраць адной з дэгаварваю-чыхся старон.

**АРТЫКУЛ V.**

Правядзенне ў жыццё гэтага пакта ні ў якой меры не павіна закраняць суве-рэнных правоў дэгаварваючыхся старон, у прыватнасці іх дзяржаўнага ўстройства, акапанай і сацыяльнай сістэмы і ваен-ных мэрэпрыемстваў.

Участкі, агадзеныя пад базы і аэра-дромы (арт. III), астаюцца тэрыторыяй Латвійскай Рэспублікі.

**АРТЫКУЛ VI.**

Гэты пакт уступае ў сілу з абменам актаў аб ратыфікацыі. Абым акт'ю будзе праведзены ў горадзе Рыге на працягу пашэй дзён з дня падпісання гэтага пакта.

Тэрмін дзеяння данага пакта дзесяць год, прычым, калі адна з дэгаварваючыхся старон не прымае неабходным дна-сіраваньня гэтага пакта за год з сканчэння тэрміна, апошні аўтаматычна прадаўжае сваё дзеянне на наступныя дзесяць год.

У павелічэнне чаг, паіменаваныя выш-ш упавнаважаны падпісалі гэты пакт і прыклілі да яго свае іначкі.

Учынена ў год. Маскве ў двух арміна-лах, на рускай і латвійскай мовах, 5 ка-стрычніка 1939 года.

**В. МОЛАТАУ.**  
**В. МУНТЭРС.**

### КАМЮНІКЕ АБ СОВЕЦКА-ЛАТВІЙСКІХ ПЕРАГАВОРАХ

У гутарцы, меўтай месца ў сувязі з падпісаннем латвійска-савецкага пакта аб узаемадапамозе, паміж Старшынёй СНК, Народным Камісарам Замежных Спраў СССР тав. В. М. Молатавым і Міністрам Замежных Спраў Латвіі п. В. Мунтэрсам, у прысутнасці тав. І. В. Сталіна і Латвійскага Пасланніка п. Ф. Кошыньска, абедзве староны ўстанавілі сваю аднагаласную думку аб тым, што ў ітарэсах паспяхо-вага правядзення ў жыццё пакта аб уза-емадапамозе неабходным фактарам з'яўля-цца на ўзаемнае давер'е, якое ўстанавілася на працягу доўгіх год развіцця іспучоных дружэбных узаемаадносін паміж абод-вума дзяржавамі.

Паклаўшы ў аснову пакта аб узаема-дапамозе непахісныя палажэнні мірнага дэгавора і дэгавора аб непападзе, абедзве староны аюў павердліва і безавагарчасна прызналі суверэнных правоў кожнай дзяржавы, іх прынятыя неўмяшаньня ў дзе ўнутраныя справы. Перакананыя на доўгабудучы воляшце, што адрэшненне

### БРАЦНЯЯ ДАПАМОГА ЗАХОДНЯЯ БЕЛАРУСІ

Цэнтральны Камітэт КП(б) Беларусі і ўрад БССР аказваюць велізарную дапамо-гу працоўным Заходняй Беларусі. Яна знаходзіць выражэнне ў пасылцы ў Заход-нюю Беларусь значнай колькасці кадраў, якія дапамогуць у практычнай рабоце сялянскіх і фабрычна-заводскіх камітэтаў.

Ужо ў Заходнюю Беларусь паслана 800 партыйных і комсомольскіх работнікаў, звыш 300 работнікаў народнай асветы, ахвяры зброі, фінансав і ганіду. У бліжэйшы час на месца павылаюцца яшчэ 700 ко-муністаў і 800 комсомольцаў.

Ужы ў Заходнюю Беларусь паслана 800 партыйных і комсомольскіх работнікаў, звыш 300 работнікаў народнай асветы, ахвяры зброі, фінансав і ганіду. У бліжэйшы час на месца павылаюцца яшчэ 700 ко-муністаў і 800 комсомольцаў.

### БРАЦНЯЯ ДАПАМОГА ЗАХОДНЯЯ БЕЛАРУСІ

Цэнтральны Камітэт КП(б) Беларусі і ўрад БССР аказваюць велізарную дапамо-гу працоўным Заходняй Беларусі. Яна знаходзіць выражэнне ў пасылцы ў Заход-нюю Беларусь значнай колькасці кадраў, якія дапамогуць у практычнай рабоце сялянскіх і фабрычна-заводскіх камітэтаў.

Ужы ў Заходнюю Беларусь паслана 800 партыйных і комсомольскіх работнікаў, звыш 300 работнікаў народнай асветы, ахвяры зброі, фінансав і ганіду. У бліжэйшы час на месца павылаюцца яшчэ 700 ко-муністаў і 800 комсомольцаў.

### БРАЦНЯЯ ДАПАМОГА ЗАХОДНЯЯ БЕЛАРУСІ

Цэнтральны Камітэт КП(б) Беларусі і ўрад БССР аказваюць велізарную дапамо-гу працоўным Заходняй Беларусі. Яна знаходзіць выражэнне ў пасылцы ў Заход-нюю Беларусь значнай колькасці кадраў, якія дапамогуць у практычнай рабоце сялянскіх і фабрычна-заводскіх камітэтаў.

Ужы ў Заходнюю Беларусь паслана 800 партыйных і комсомольскіх работнікаў, звыш 300 работнікаў народнай асветы, ахвяры зброі, фінансав і ганіду. У бліжэйшы час на месца павылаюцца яшчэ 700 ко-муністаў і 800 комсомольцаў.

АД'ЕЗД З МАСКВЫ МІНІСТРА ЗАМЕЖНЫХ СПРАЎ ЛАТВІІ П. МУНТЭРС

5-га кастрычніка г.г. з Масквы выехаў Міністр Замежных спраў Латвіі п. Мунтэрс...

АБЕД У СТАРШЫНІ СОУНАРКОМА СІОУЗА ССР І НАРОДНАГА КАМІСАРА ЗАМЕЖНЫХ СПРАЎ Т. В. М. МОЛАТАВА

5-га кастрычніка г.г. Старшыня Савета Народных Камісараў Саюза ССР і Народны Камісар Замежных спраў тав. В. М. Молатаў...

Працякальным адзінаццацім тав. В. П. Баркоў, Загладчык аддзела Прыбалтыйскіх краін тав. А. П. Васюкоў...

упамянутых асоб прысутнічалі тт. І. В. Сталін, К. Е. Варашчылаў, А. І. Мікалін, А. А. Жданавіч...

АБВЯРЖЭННЕ ТАСС

Лонданскія газеты «Дэйлі геральд» і «Дэйлі мейл»...

БАЯВЫЯ ЭПІЗОДЫ

ВАЕННАЯ ХІТРАСЦЬ

Поч. З аднаго дома выдзеша бесперапынны кулямётны агонь. Маё аддзяленне замажраваліся...

Іны разгублена пацягзесі на нас. Праз некаторы час былі знішчаны і астатнія ачагі засеўшых афіцэраў.

ІНІЦЫЯТЫВА КОМУНІСТА

Позна ноччу пагранічнік Пуставіт поўнаў у штаб. Усе з неадпаведным чаканнем пачалі яго паўночці...

Мінуць. Польскія часавыя не павінны быць руху байцоў. Астатнія літаныя метры.

ЯЧКА КУПАЛА На заходне-беларускія матывы

ПРАМІНУЛІ ДЗЯНЬКІ...

Прамінупі дзянькі Роскашы вясёлай, — Удзікалі панкі З нашых піваяў, сёлаў.

Годзе піць, баяваць На чужым прыселлі, Нам народ частаваць Агучаным землем!

Як чуму, ясным днём Выгналі прыбулаў, Свой ачысцілі дом Ад варшавскіх бруднаў.

Нішчыць ворага ўшчэнь Совецкім законам Варашчылаў Клімент З Арміяй Чырвонай.

Воля ідзе на зямлі, А ўсё далей, далей, Сталіні ролны ў Брэслі Перамогу хваляць.

З НОВАЙ ДУМКАЙ

З новай думкай з новай песняй Выйшеш ты на півы, Беларусе, на правесінь, Браце мой прарылівы.

Засяваі будзеш зернем, Як буржнік алборым, І ніхто нябе не зверне Са шляхоў працторных.

Думкі пабягуць іначай Праз горы, горы, Ты сцягоння тое ўбачыш, Што не бачыў учора.

Будзе свет табе вясёлым, Вясёлай з днём кожным, Не лабачыш навакола Злыбамі астрайнай.

Будзеш важна паглядцаў Як у шабе дома На куче сязіць багаче, Нібы госьць вяломы.

Пра дзень заўтрашні павішеш Думачь думкі ў гомы, Дабром поўны будзеш сэрцыні, Жывылаі — аборы.

Біць не будзе пан вяльможай З твайго-ж лесу палкай, Што ты быў неаспрояжым, Зніць забудзіш шапку.

Знаць не будзеш ты век-векаў Пялюкі абрыдаі, Звацца будзеш чалавекаў, А не панскім быдлам.

У добрай долі і прыгодзе, Рагасны, шчаслівы, Жыць ты будзеш у свабодзе, Браце мой прарылівы.

ЕДУ СЯГОННЯ Я У ВІЛЬНО...

Мінск. Малатэчна, Вільня... Як-жа знаёмы шлях гэты! Зверыў яго я калісьці, Як шукаў шчасця на свегах.

Колькі-ж ні схаў тады я, Ші то ў мароз, ці ў разводзе, Колькі жандар мане тупа І спыткаў, і праводзіў.

Ехань прышлось наўзнаў, Гол таму тры, пі чатыры, Ты-ж убогі хаты, Ты-ж ялі хат камадзіры.

Бачыў, як тамка пасісе Свіны ў чужым агордзе, Польскі жандар мане тупа І спыткаў, і праводзіў.

Еду сцягоння я ў Вільню Слезам за арміяй нашай, — Парэкі і пельжым жандарам Думак дарога не страіна.

Сум недзе згінуў кашмарны, Жудасць па хатах не бродзіць, Кветкамі дзеі і здзіўняць Нас спыткаюць, праводзіць.

СОНЦА СВЯЦІЛА НАМ АДНАЛЬКОВА...

Сонца сваяціла нам адналькова Гэтак наўзнаў — учора заўчора, — Толькі-ж была нам радасць асновай, Вах тпаць прынісое сязі і гора.

Нашы палеткі буйным абшарам Нас гадзавалі голым шапінным, Вашы палоскі хлобам пагарам Годаі дарылі вам безграцічым.

Сталіне-трактар нам без прынкуаў Поле араў і сёў зярняты, Вы нах сахою пугіліся крукам І прарылілі свой лёс працяглы.

Мы сабе самі збоджа збіраілі І частавалі медом суседзіў, Вас бізуюм паны частавалі, Ад бет схавацца нам было недзе.

Зноў адналькова свеніць нам сонпа, Толькі ў вас з намі можаў не быць, — Жыці шчаслівай долей баскопа Будзеш з намі, з Захаду людзі.

ТЫ З ЗАХОДНЯЙ, Я З УСХОДНЯЙ...

Ты з Заходняй, я з Усходняй Нашай Беларусі, Былш з табою ўжо нікоі Я не разлучуся.

Тае коні, мае коні, Пасія дзеі трыгожных, Будзеш павісісе разам На лугу мурожным.

Разам будзем араць поле Трактарам стаёлым, Сёнь жыта і шапіну На загогах новых.

Частаваца будзем разам, З кожным новым голам, Верашчаюмо калгаснай І калгасным медам.

Складаць будзем думкі-песні Не на панскій службе, — Песні будзеш аб свабодзе, Аб Сталінскай дружбе.

СЛАВА ТАБЕ, АРМІЯ!

За лесы шумлівыя, За лугі зялёныя Слава табе, армія, Армія Чырвоная!

З-над няволі панскае Беларусі Заходняй Выведа ты, армія, На шляхі свабоды.

Свята з намі святкуюць З ласкаў жыццёва Браты нашы з Захаду, Вольныя, шчаслівыя.

З думкай пераможнаю, Урачыста важная У гэсі да нас сходзіцца Грамада сярмяжная.

За лесы шумлівыя, За лугі зялёныя Слава табе, армія, Армія Чырвоная!

Ерэвал—Мінск. Верасень, 1939 г.

ГАРАДЫ ЗАХОДНЯЙ БЕЛАРУСІ І ЗАХОДНЯЙ УКРАІНЫ

ОСАВЕЦ

Крэпасць Осавец пабудавана ў перакім урадам у канцы XIX века і лічылася крэпасцю першага класа.

Крэпасць разам з пясчакам і чыгуначнай стаянчай Осавец (чыгуначная лінія Грэва—Беласток) размешчана на рацэ Бобр.

У 1910 годзе адначасова з пераабсталяваннем крэпасці Гродна і Брэст-Літоўска было рашана захаваць і ўмацаваць крэпасць Осавец і Новагродзецк, як перадавыя афорныя пункты рускага захадняга фронту.

Тэрыторыя крэпасці Осавец ажуржана вольным прасторам, пакрытым абшарную нізкасцю. Таму ў часе суеветнай вайны 1914—1918 гг. лічылі, што крэпасць можна атакаваць толькі з імой аб'ёў часе працяглай засухі.

У канцы жюта 1915 года, калі германская армія, прабуваючы авалодаць крэпасцю, паверглася ў абстаноўку з цяжкім гармат. жалезабетонным збудаваннім выдатна вытрымаў бамбардзіроўку і гэнтэрон злодзей адбіў атаку. Аднак у ліпені 1915 года па загаду вырхоўнага камандавання рускія войскі пакінулі крэпасць, папарэнт не ўзарваўшы ўсе абаронныя збудаванні. Пазней яны былі часткова адноўлены п'аказам.

26 верасня г. г. крэпасць, якая прадастаўляе сабой і зараз няважлівую сілу, была занята часткай Чырвонай Арміі.

ПЕРЭМЫШЛЬ

Перэмышль — горад і крэпасць ва ўсходняй Галіцыі, у Львоўскім ваяводстве — размешчан на правым беразе ракі Сан і па чыгуначнай лініі Кракаў—Львёў. Запавядае горада адносна да X века.

Рака Сан рассякае крэпасць пааалам, раздзяляючы яе на паўночны і паўднёвы састары. На захадзе, поўдні і паўднёвым усходзе мясцовасць прылягаючая да крэпасці, вельмі ўзгоркаватая, перасечаная глыбокімі выемкамі. На поўначы і паўночным усходзе да крэпасці ўнічальную надыхожыцца густыя ясы.

Перэмышльская крэпасць пануе над адоў з важных п'ерааў праз раку Сан. Яна складаецца з вайнонага пояса фартоў і ўнутранага і знадворнага ўмацавання.

ПА-НОВАМУ ЗАКЎІ ГОРАД

ПІНСК. (Ад нашага спец. карэспандэнта). Па-новаму закўі вызвалены горад Пінск. Размешчаны ў жывапаным, прыгожым месцы, на рацэ Піна, ён усьвэ утпаае ў моры чырвоных палотнічэў, сцягаў, транспарантаў і лозунгаў.

Па вуліцах горада — вялікае ажыўленне. Нармальна пачало працякаць жыццё. Адкрыты магазіны, рэстараны, школы. У кінатэатрах дэманструюцца советскія кінофільмы. Небывалым поспехам карыстаецца фільм «Мы из Кронштадта». Дэманстрацыя фільма сутраваджаецца аваяннымі і апалысментамі.

У часовым упраўленні з ролны пачынаецца кінуцца работа. Сілы прыхожыць не толькі з горада, але і з аддальных сёл, мястэчак і вёсак.

Сяляне Сцяпан Пікіна і Грыгорыі Лупушка прыхеалі ў Пінск і зайшлі ў часовае упраўленне з хвалючым пытаннем: як будзе з панскімі зямлямі. На ўсе пытанні наведліваць атрымліваць вычарпальныя адказы. За адны толькі тры дні ў часовым упраўленні было прынята звыш 3.000 чалавек.

Па адрашнемствах горада адбываюцца з'ітні, сходы рабочых. З небылым удельным працоўным сустрэлі выхад першага нумара мясцовай газеты «Палеская праўда». Увершыню працоўныя Пінска, як і ўсе працоўныя Заходняй Беларусі, атрымалі права выдаваць газету на сваёй роднай мове.

вання, высунутых прыблізна на 12 км. Уперашне горада. Умацаванні будаваліся ў розны час, але большасць іх была пабудавана ў 1880 годах пад кіраўніцтвам п'ерааўшага на аўстрыйскаму службў шп'еапарэста генерала фон Саліе-Сольа.

Да суеветнай вайны крэпасць была ў закінутым становішчы, таму што ўрад Аўстра-Венгрыі, у якую тады ўвахожыла ўсходняя Галіцыя, расхадваў амаць усе ваенныя крэдыты на ўмацаванне прольскай граніцы і ўзбярэжжа Адрыятычнага мора. Калі пачалася вайна, аўстрыйскае камандаванне пачало паспешна вырашляць усе гэтыя ўпушчэнні. Тады былі абсталяваны пяхотныя пазіцыі са сховішчамі і драгатымні затарамі, а таксама батареі. Быў расчышчаны абстаў, знутры фартоў пабудаваны склады, абсталяваны лаг'еры. Праз раку Сан былі пабудаваны два масты.

В верасні 1914 года ўмацаванні крэпасці, меўшай у ажурацыі каля 40 мі'аметраў, складаліся з 38 фартоў знадворнага пояса і 21 форта, ажуржаных цэнтральнае адрэ крэпасці. Частка ўмацаванняў знадворнага пояса была забяспечана бранявымі вежамі, астатнія ўмацаванні гэтага пояса былі з каменя, унутраныя ўмацаванні гадоўным чынам — зэмляняны.

У часе суеветнай вайны крэпасць Перэмышль, як вялома, вытрымала на працягу 9 месяцаў тры асады, у рэзултыаце якіх умацаванні былі настолькі разбураны, што пры гэтай асады гарнізон не здолеў нават аказаць супраціўлення рускім войскам. На працягу 2 месяцаў, у часе якіх царская армія займала крэпасць, яна не мела ні часу, ні сродкаў на тое, каб прыставаць разбураць форты тае абароны. Па думцы ваенных аўтарытэтаў, гэтая акалічнасць і паслужыла прычынай таго, што рускія пакінулі Перэмышль.

Пасля сканчання суеветнай вайны 1914 года крэпасць была адноўлена, боўшая частка ўмацаванняў перабудавана і часткова забяспечана бранявымі вежамі.

Горад Перэмышль у 1912 годзе меў населенніцтва ў 36 тысяч жыхароў. У 1921 годзе ў ім было толькі 28 тысяч чалавек; у горадзе ёсьць слаба развітая ільняная, сукнавая і дрвапрадоўчая прамысловасць.

Дзімі ў кінатэатры «Казіно» адбывае агульнаарэаксі сход актыва фабрык і завода горада. Гэты сход падоўга застанецца ў памяці рабочых Пінска.

— Няма слоў, — гаворыць рабочы Янкелевіч С., — каб выказаць пазыку нашым слаўным воінам — байцам Чырвонай Арміі, якія вызвалілі нас ад памешчыхай і капіталістычнай кабалы. Бізрадасным і біспраўным было наша жыццё пры панаванні польскіх паноў. Празмерныя, невыносныя палатні не давалі рабочаму і селяніну жыць па-чалавечку. Польскія паліцыя здзеквалася над працоўнымі.

Змрочную карціну торкага жыцця і г'ітэу нарысавалі ў сваім выступленні селянін Невялоўскі. У яго словах была выражана базмежная любоў да магутнай советскай краіны і яе сільнай, пераможнай арміі. У прынятай рэзолюцыі агульным схода актыва рабочых вітае і дзякуе Чырвоную Армію за вызваленне.

Штыра і з глыбіні сэрца несціся па залу воклічы: «Нахай жыве наш баяцка, настаўнік і правадэр Вялікі Сталіні», «Ура Чырвонай Арміі!» Увесь зал з натхненнем праспяваў пралетарскі гімн «Інтэрнацыянал».

Б. ЗЕЛІКСОН.

Народныя паэты Беларусі

Боўш 30 гадоў таму назав вялікі паэт беларускага народа Янка Купала пісаў: Я не паэта, о крый мае божа!

Не врусця я к славе готай німаля. Хоць песеньку-думку і высную можа, Завеся я толькі Янка Купала.

Другі выдатны майстар нашай паэзіі Якуб Колас пісаў у 1904 годзе: Нешчасліва наша доля Нам нічога не дала, Не шукайце кветак ў полі, Во вясня я нам не прышла.

Там на крайняй панавав жах царскай імперыі. Беларусы былі замучанымі і зняважанымі краем, які не мог нават пазыць сабе сваім іменем.

Але з тых год прайшоў шмат часу. Дзякуючы Вялікай Вастрычніцкай рэвалюцыі, пад кіраўніцтвам вялікай партыі Леніна—Сталіна народы Советскай Беларусі пабудавалі радаснае сацыялістычнае жыццё.

Вялікія песняры нашага народа Янка Купала і Якуб Колас знаходзяцца зараз на ўзрванні свае песнярскія славы. Ажуржаны ўсенароднай павагай, унагароджаны ўрадам СССР ордэнам Леніна, яны з'іўляюцца напяр першымі не толькі беларускага народа, але і ўсёй народнаў Советскага Саюза, іх песні і вершы паўтароўца ўсім 170-мільённым народам советскай краіны.

Пра развіццё іх творчасці каляціцца вялікі Сталіні.

Над крыжамі бальшоў, над няголамі, Занімай Беларусі, малая мае, Свой пачэсны пасаг між народам!

Янка Купала і Якуб Колас з першых дзеі свай творчасці з'іўляліся паэтымі народа. Выступілі яны на літаратурную арэну 35 год таму назав, які адрозва з'іўляе, што нішчэ ад імені беларускага мужыка-селяніна.

Неларма першы верш Я. Купала называўся «Мужык». Янка Купала і Якуб Колас выступілі ў літаратуры, як прадстаўнікі рэвалюцыйна-дэмакратычных мас селянства.

І Янка Купала і Якуб Колас у 1905—1908 годз закіралі беларускае селянства паўстаць супроць цара і памешчыка, якія схамацілі кроў з селянскіх жыл.

Таматчына і Янка Купала і Якуб Колас у гэтыя годы неарыўна звязаны з вёскамі. П'еражылі тамімі іх вершы з'іўляюцца гомал вясно, цяжар падыткаў, селянскія цемра, доля батрачні, катажна работа п'янтароў, град, што пусціў на свеце селяніна і шп.

Янка Купала ў годзі 1913—1916 піша пазям «Бурган» і «Бандароўна» — дзгшы з яго дарэвалюцыйных пазэм. «Бурган» — паэма пра вясня, які халеў за грошы купіць народнага гусяра. Але гусяр жа пайшоў на смерць, а не схакуў у сваіх песнях. Вобзав стагадовага мужнага гусяра напісан Купалам у яркіх, рамантычных фарбах.

Купала бліскача скарытаў народную легенду пра «Бандароўну». На тэму гэтай легенды ён напісаў паэму, накіраваную супроць польскіх паноў. Ён разгарнуў матыў абурэння, які ёсьць у народнай песні. Да паказу ў паэме ўстаўняа украінскага народа супроць палкаўцаў.

Весь аб смерці Бандароўны Сэргоз пайшла, яе мора; Зашумела Украіна — Гора панам, гора, Бандарэчка сходы кліча, Усіх аб крываце кажа; Войска сігнае збрэас, Ролна сіла ўражай.

вершы і вершы пра прыроду («Адвітанне», «У нашым парстве», «Дзе таполі», «Пілач вясень», «Снег», «Званар», «Зачараваная кветка») перамаляваны на рускую мову В. Бураевым і Э. Выгрышкім.

Лірыка Якуба Коласа па сваім мастацкім якасці адрозніваецца ад лірыкі Купала. Яна боўш мяккая, часцей у ёй трапільнася сям'янтальныя ноткі. Колас іначэ боўш чым Купала адлае месца пейзажу, апісанню прыроды. Найбоўш моцна Колас прарыў сабе ў знасе, у яго выдатнай паэме «Новая зямля». Гэта паэма з'іўляецца вяршыняй рэалізму ў дарэвалюцыйнай беларускай літаратуры.

У чым-жа сіла гэтай творы? Сіла паэмы Коласа ў глыбока-рэалістычным алды-страўным абеу беларускага селянства, якое паўбаразавалася. Вобраз Уласіна Міхайла, які марыць усе сваё жыццё аб сваім казакку зямлі, незыцвіць панскую вядоўлю боўш за ўсё на свеце, які памірае з дарожнымі налезамі на «свае зямля», «свой родны кут» — вобраз глыбока праўдзівы, ён выражае тыповыя рысы селяніна-Уласіна.

Паэма «Сямом музыкам» вылучаецца спрыд іных творы Якуба Коласа рэспастымым рытмам, багатым рыфмам і народнай песнянасцю. У аснове сюжэта ляжыць гісторыя ваніраваніяў і перажыванняў алаонага селянскага хлопчыка, — талента, які вярце з народных нізоў, але лёс якога ў капіталістычных умовах галеча, браздзяніцтва разам з жарбакамі, служба пану і панскай чыстаці.

Прастага, адсутнасць фармалістычнага штуркаства — характарна для творчасці Коласа і ў пазей і ў прозе.

Вершы яго павучны, рытмічна многастайны, прастыя, небеспіраметныя, а заўсёды пабудаваны на жывым матэрыяле, сужоце. Характэ беларускай прыроды ён адчувае незвычайна глыбока і аду яе ў адначасовых утлах. Асабліва блізка і знаёмы яму каларыт Палесся.

Мастацкая проза Коласа дае вялікую колькасць выразных і рэалістычных фарбаў намайжаных чалавечых характараў. Мова яго багатая і народная, яна па-майстэрску аддзелена юмарам.

Творчасць Які Купалаў грунтуецца на народнай паэзіі. Да вёзвыччій яна апавала нядолю беларускага народа, выража-

ла яго гнёт і нявышчэ да тырані царызма і паноў. У ліні сацыялістычнага будучыцтва Купала назав'іўсім зываеце свой лёс з лёсам свайі радзімы. Купала пачынае ўважліва і зацікавіта прыглядацца да новага жыцця, да новых людзей, да савельнай моладзі і стварае рад назав'іўчальных вершаў і песень пра советскую рэаіісасць. Тут трэба назавць лепшыя вершы Купалаў советскага перыяда, якія зрабілі яго папулярнейшым у нашым народе. Гэта — «Дзе сястры», «Арлянтаям», «Сыходзіць вёска з зяной янця», «Дыктаўна працы», «Сыны», «Як прыхеаў сын у посьці», «Хлопчык і лётчык», «Лёў», «Юст», паэма «Наз ракою Арасай» і вялікі верш «Табе, правадэр».

Сіла і абаяльнасць лірыкі Які Купалаў ў яе вялікай шчырасці, праўдзінасці, у тым, што Купала выявае ў ёй не толькі свае пачуцці, але і пачуцці народа, у тым, што ён чутка паслухаў і трына выяваў настроі патрыятаў свайі радзімы.

Вершы Купалаў нахтыены пачуццямі, якімі жыве народ. Купала выражае яго радасць і гора, яго ўзлём і гатоўнасць абараняць радзіму. Сіла пасярэвалюцыйнай лірыкі Які Купалаў ў глыбокай прастанеці яго творы, у народнасці мовы, у песнянасці.

Вліскуаеце скарыстатне фальклора ў Які Купалаў мы знаходзім у такіх вершах як «Сыны», «Як прыхеаў сын у посьці».

У вершы «Сыны», як у народным зпасе, кліча баяцка смяю да сябе і п'ятацца «кім яны быць чоучы», «чым у свет выйдучы». І вось адзін з іх жадае «зэмлі трактарам варочаць», другі — служба чыгуг, трэці — вадзіць кароблі, чарперты — істаць на самалёце, п'яты — быць чырвонаармейцам і народнае шосты — паэтам. П'ерад усімі імі ў советскай краіне адкрыты арліныя гарызонты і самі яны арлянтая.

У вершы «Алеся» Купала выказаў задзупнёныя думы нашай моладзі, яе мары і жадаіні. Маці да вёзвыччій ў калыханцы праочыла батрацкую долю свайі дачы Алены, але не задала яе будучыні, яе дачка пры советскай уладзе кіруе самалётам. Напісаная ў фальклорных тонах, гэтая песня стала любімай песняй народным мас Беларусі. Піж не надобна лёс дачкі беларускага народа Вевы Ламака да абеу Алены!

З вялікіх творы Купалаў советскага перыяда трэба сінчыцца на паэме «Над

ракою Арасай» і вершы «Табе, правадэр». Паэма «Наз ракою Арасай» напісана на матэрыяле с'южэта іменам «10-годдзя БССР». Янка Купала пазавяе, як першаходны палескі батрацкі асушчальны мужык вольні боўшвёзкоў.

У вершы «Табе, правадэр» Янка Купала, нібы падагульняючы свой 50-гадовы жыццёвы шлях, звяртаецца да вялікага правадэра народнаў таварыша Сталіна з укланяюся за радаснае і светлае жыццё, за гаспадарчы і культурны росквіт Советскай Беларусі.

Значэнне Які Купалаў, як паэта, не толькі для беларускай советскай літаратуры, але і для ўсёй літаратуры Советскага Саюза, вялікае. Яго вершы і песні любяць паўтароўца і с'яваюцца ва «сіх рэспубліках Советскага Саюза».

Якуб Колас у пасярэвалюцыйныя годзі, побач з работай над вялікімі п'еражычымі і драматургічымі творамі, не пакідае і вершаў.

Важным для творчасці Коласа быў шыка вершаў «Калгаснае», напісаны ў 1929 годзе, у якім народны паэт паказваў імкненне перабудоваць

ПАДРЯХОУКА ДА ВЫБАРАУ У МЯСЦОВЫХ СОВЕТАХ

ПЕРАДВЫБАРЧАЯ РАБОТА У АРШАНСКІМ РАЁНЕ

Гранднёныя размах прадстаўляюць выбары ў мясцовыя Саветы дэпутатаў працоўных наладжаныя на ўсё партыйнае, саюзіцкае і грамадскае арганізацыі вельмі шырока, паграбуе ад іх сапраўднае аператыўнасці пры правядзенні падрыхтоўкі да выбараў.

Добра зразумелы свае заданні, партыйнае арганізацыі Асіпторфа і пасляковы саветы пачалі падрыхтоўку да выбараў з падбору прапагандастаў і агітгатаў. Агітгатаў Асіпторфа, які працаваў у першыя падрыхтоўкі да выбараў у Вярхоўны Савет ССР і БССР, папоўнілі новыя людзі з партыйна-комсамольскага актыва і неафіцыйных большавікоў. Ён зараз налічвае больш 100 чалавек. Агітгатаў і прапагандастаў прымаваны да асобных брыгад тарфінікаў, асобных участкаў, дзе рэгулярна, на раней складзены і зацверджаныя планы, праводзяць заняткі, шыржа раз'ясняюць выбарчыя каляжаны да выбараў. Сталініскую Канстытуцыю, пытанні міжнароднага становішча і т. д. Партыйнае арганізацыя сочыцца да работ агітгатаў. Яна збірае іх, заслухоўвае інфармацыю асобных таварышчэў, наладжвае абмен вопытам іх работ, на мясцае планы каровых заняткаў.

На, беспланова. У калгасе «Зара» з'ява неўдзі агітгатаў зрываўся заняты. У калгасе «Шлях сацыялізму» гурткі збіраўся адзіны толькі раз, а ў калгасе «Варан» і «Беларусь» работу з выбарчыкамі зусім не пачыналі.

Прычына гэтага ў тым, што партыйнае арганізацыі і сельсаветы не сур'ёзна, абыхаваючы аднесіся да падбору і вылучэння людзей у састаў агітгатаў, зацікавілі работу з агітгатамі, разгубілі актыўна.

Такія ж малюнак і ў калгасе Машноўскага сельсавета. Старшыня сельсавета тав. Пятніскі не ведае колькасці калгаснікаў, вылучаючых выбарчыя каляжы. У чатырох калгасе сельсавета гурткі не пачыналі яшчэ працаваць. Выбарчыя каляжы «12 год РСЧА» скаржыцца, што яны ніяк не могуць лачацца сваіх агітгатаў тт. Пухаровай і Норавай, вылучаных сельсаветам для правядзення заняткаў.

Не чулі яшчэ голасу агітгатаў многія выбарчыя брыгады Браздзюнскага сельсавета. Заняты ў гурткі пры калгасе «Чырвоны ўдарнік» (кіраўнік т. Беляковіч) праходзіць сумна, неарганізавана і не зацверджваючы запасаў выбарчыкаў. У выніку калгаснікі неахвотна наведваюць заняткі.

Кіраўнітва сельсавета, яе відань, не зразумела, што агітгатаў на ўчастку павінна быць якая, канкрэтная, ладзіцца, павінна адказваць на важнейшыя пытанні сённяшняга дня, выхоўваць патрыятызм, любоў і аданасць разліме і мабілізаваць працоўных на выкананне і перавыкананне вытворчых планаў.

У апаветнасі з Палажэннем аб выбарах у Аршанскім раёне арганізуюцца 70 арганізацый у арганізацыі Совет, 60 арганізацый у арганізацыі Совет і 653 арганізацый у арганізацыі сельсаветаў і пасляковы Саветы дэпутатаў працоўных.

Тысячы людзей будуць прынятыя да работ у выбарчых камісіях. Партыйнае, саюзіцкае і грамадскае арганізацыі павінны падбаўраць для гэтай работы добра падрыхтаваных людзей з ліку перадавых актывістаў калгасаў, прадрываў і ўстановаў.

Такія сельсаветы, як Высоцкі, Нудавіцкі, Дубровіцкі, з першых жа дзён падрыхтоўкі да выбараў сур'ёзна заняліся гэтым пытаннем, укладзілі граніцы выбарчых арганізацый, падарылі адпаведныя памешчаны для работ камісій, абмеркавалі і вылучылі лепшых людзей у састаў выбарчых камісій. Але ёсць і такія сельсаветы, як, напрыклад, Менаўскі, Паноўскі, Малацінскі, дзе да падбору людзей у выбарчыя камісіі яшчэ не прыступілі.

Не ўсёды ў раёне добра абстаіць справа і са складаным спіскаў выбарчыкаў. Ужо зараз ёсць раёны, калі пры складанні напіраных спіскаў выбарчыкаў асобныя саветы нарушаюць выбарчы закон. Так, у Межаўскім сельсаветзе напіраны спісы выбарчыкаў складаліся не па выбарчых участках, а па выбарчых арганізацыях. У Высоцкім сельсаветзе зусім не прыступілі да складання спіскаў выбарчыкаў.

Зараз на неабходна ліквідаваць гэтыя недахопы, зрабіць усё для таго, каб выбары ў мясцовыя органы ўлады прайшлі арганізавана, на неабмежаванай палітычнай вольнасці.

А. КАЛАСОУСКІ.



На занятках гуртка хатніх гаспадынь Аполынай вул., дом № 5, гор. Мінска, Гутарку аб арганізацыі прадвыбарчых заняткаў у выбарчых участках — работніца Мінскага станкабудаўнічага завода імені Кірава (аправавае тав. М. І. Шпігоў). Фота І. С. Шпігоў (фотарэдакцыя БЕЛТА).

Дастойна сустранем XXII гадавіну Кастрычніка!

ПРАВЕСЦІ 125 ЦЯЖКАВАЖКІХ ПАЯЗДОЎ

Зварот калектыва завода «Красны пролетарый» знаёмой гарацы вогук сярод чыгуначнікаў Мінскага вузла. Залік краснапролетарцаў абмяркоўваўся ва ўсіх цехах і зменах. Па слоўзе работнікаў станцыі Мінска-Таварнага выступілі старшыня і член тав. Наумчык.

— У гэтым годзе, — сказаў ён, — разам з намі выйшае свята будучы свабодна адзначаць вызвалення з панскага іга працоўных Заходняй Беларусі. Сустраць гэта слаўную гадавіну новымі перамогамі: справа часці кожнага чыгуначніка. Мая група прыкладзе ўсе намаганні, каб пераважыць выкананне ўсе паказальнікі.

4 кастрычніка адбылася нарада камітэта-партыінага састава аддзялення, на якой абмяркоўваўся выхад на спадборніцтва калектыва Олавінскага аддзялення чыгуначна імені Малацова (Дабскі ўз. хол). Намечан рад канкрэтных мераў: месцаў: месцамі план нагурузы выкарыстаць на 150 проц., на выгрузцы — на 115 проц., да 7 лістапада правесці 125 цяжкаважкіх паяздоў.

М. СТРЭЛЬЦАНКА.

АДНАДУШНА ВІТАЮЦЬ ЗВАРОТ КРАСНАПРОЛЕТАРЦАЎ

З аднадушным адобраннем сустраці работніцы, інжынеры і тэхнікі мінскага вагнарна-машынабудаўнічага завода імені Мяснікова зварот краснапролетарцаў аб дастойна сустрачы XXII гадавіну Кастрычніцкай рэвалюцыі.

Больш 400 работных першай змены сабраліся на сход. Начальнік завода тав. Рамашка расказаў аб выдатным пачыне калектыва арганізацыянага завода «Красны пролетарый». На сходзе выступілі — начальнік кузнечнага цеха тав. Баранка, старшаван механічнага цеха тав. Палажы, брыгадзір вагнарна-машынабудаўнічага цеха тав. Коба і іншыя.

Мяснікоўны, уключаючы ў перадавыя стрэчкі сацыялістычнае спадборніцтва, узялі абавязкавымі: выканаць гадавы план да 25 лістапада, план рамонтна-ўстаноўчых работ перавыканаць на 4 вагона, знізіць сабекошт прадукцыі на 18 проц., павялічыць прадукцыйнасць працы на 20 проц.

1.014 ПРОЦЕНТАЎ ПЛАНА

АСПІВАЧЫ, 4 кастрычніка. (БЕЛТА). Работнікі Асіпавіцкага вагнарна-машынабудаўнічага пункта дзейна рыхтуюцца да XXII гадавіны Вялікага Кастрычніка. Выдатна працуе токар-комсамалец Камінін Спірыдон. 1 кастрычніка на працэсе абточкі і шліфоўкі калёсных пар ён выканаў змешпае заданне на 1.014 проц.

МАЛІШЕ. Агтаўна абмяркоўваецца залік краснапролетарцаў на прадрываў тав. Магілёва.

На сходзе работных рымарнай фабрыкі выступіўшы стаханавец Прыгоўскі сказаў: — Мы горды тым, што наша Чырвоная Армія з часцю выканала сваю перамогу над Заходняй Беларусі і Заходняй Украінай будучы святкаваць XXII гадавіну Вялікай Кастрычніцкай рэвалюцыі разам з намі. Сустрачэння гэта свята новымі вытворчымі перамогамі! Я абавязваюся выканаць месечны план да 25 кастрычніка і павялічыць прадукцыйнасць працы на 10 проц.

Указ на імя краснапролетарцаў калектыву фабрыкі абавязваўся да 12 снежня выканаць гадавы план і дашць звыш плана прадукцыі на 340 тысяч рублёў.

Дашць звыш плана прадукцыі на 200 тысяч рублёў і выканаць на 15 кастрычніка 10-месячны праграму абавязваўся калектыву работных трубаўліцкага завода.

АБ ЗАБОЙЦАХ ЛЕРМАНТАВА

Да 125-годдзя з дня нараджэння М. Ю. ЛЕРМАНТАВА

Сучасны біограф Лермантава спыняецца перад радам пытанняў: ці адказаў на якіх у яго імя дасягнутых фактычных даных, хоп і ёсць даставы для рознага роду меркаванняў. Адна з цэнтральных пытанняў такога роду з'яўляецца пытанне аб запікаўленасці ў гібель Лермантава некарай часткі падпёрскага вышэйшага грамадства. III аддзяленне і самога Нікалая I.

У даны час публікуюцца дакумент, які даславае сьведчыць, што Нікалай I сапраўды аднесся з выключнай увагай да пазней, меўшых месца 15 ліпеня 1841 года ў Пяцігорску, і ўзяў пад сваё аглядаўства акт забойцы Лермантава — Мартынава, так і ўдзельнічаў забойца — сукондантаў Васільчыкава і Глебава.

«Справа штаба Аддзялення Каўказскага корпусу» ад дуэй Лермантава і Мартынава адлюстроўвае гэтыя клопаты вышэйшых пачынаў пачынаў улад аб тым, каб аддзяленні дуэй асталіся запам'янтамі, а ўдзельнікі дуэй не павесілі прыкапа накарэння. «Справа» складалася з перапіскаў па поведку суда над Мартынавым, Васільчыкавым і Глебовым розных інстанцый вайсковых улад — ад пачынаўскага казначыя Пашаева да ваянскага міністра Чарнышова, дзейнічаўшага па неспадзяваных загадах цара.

Расквашае акалічнасці дуэй і допыт амытаваных удзельнікаў яе адбыўся ў Пяцігорску.

На другі-ж дзень пасля дуэй была арганізавана следчая камісія, куды палкоўнік Траскін падляў падробным увесці жандарскага падпалкоўніка Кушынскава, пад наглядань якога, відаць, знаходзіўся Лермантаў пры жыцці.

Следчая камісія ваянска-жандарскага састава падтрымвала аптычныя ліст, які быў уручан абываўчанам, якія знаходзіліся ў Пяцігорску.

Публікуюцца да ілюстрацыі зборніку «Справа» выд. Аддзялам рускай Дзяржаўнай бібліятэцы ССР імені В. І. Леніна.

дзіёе пад арштанам. Пытанні даччыні прычыні і акалічнасці дуэй, роў сукондантаў. Да нас дайшлі чарныя акалічаны А. С. Мартынава на гэты пытанні? П. С. Таво нам вядомы пэўныя, якімі абмяняваліся арштанавы абываўчаўныя, узгадняючы свае паказанні на таму ці іншым пунктах.

Задачні Мартынава было даказаць, што як у прычынах дуэй, так і ў самім выключку на дуэль вынаеў быў Лермантаў, а ён, Мартынаў, з'явіўся толькі нявольнай афарці сваіх паніжэнні аб часці. Актывіна роля Мартынава ў выключку на пачынаўнак, сумніваўшыся прычынаў звышнасць сукондантаў, выключна цяжка ўвоў дуэй, несвая згубаванасць тавоў яе ўдзельнічаў паміж сабой — усё гэта было ў паказанні Мартынава старанна затушавана і не атрымала правільнага асветлення. Не з'ява, што гэтыя акалічаны выключкай патрэбнасці ў дадатковых вестках, хоп і ёсць з'яўляюцца да Мартынава Пяцігорскі арганізацыі суду, куды была перадаана справа пачынаўны судствам. 13 верасня Мартынава быў уручан новыя «спытаннічныя пункты» ад арганізацыі суду і Папарына. У іх больш вядома, хоп і даволі вялікае ставілася пытанне аб прычынах дуэй і роля Мартынава ў выключку, а таксама пытанне аб умовах дуэй, наводзіўшы на мысь аб прамамераным забойстве Лермантава.

На пытанні Пяцігорскага суда Мартынаў паўтарыў свае акалічаны судства, асабліва настаіваючы на выключкаўны пачынаўны і адхіляючы меркаванні аб намераным забойстве Лермантава. Але і ў гэтым судзе Мартынаў не адказаў на пытанні.

Друкуюцца поўнасьцю разам са «Справай» у тым жа зборніку. Публікацыя гэтых чарныяў № 1. Бардненькім, у «Рускім архіве» 1893 г. ілюстрацыя і пераказанні.

Адказы Пяцігорскаму суду, дайшоўшы ў двух чарнавых рэдакцыях, таксама друкуюцца разам са «Справай».

НА ТРОХ СТАНКАХ

Пяць год працую я ў механічным цеху гомельскага станкабудаўнічага завода імені Кірава. Працаваў я, як і многія іншыя, на адным даўбевым станку. 6 месяцаў таму пачаў абслугоўваць яшчэ адзін станок — фрезерна-зубарэзны. Гэта я зрабіў на прыкладу нашых перадавых стаханавцаў тав. Кавалёва, які працаваў ужо на трох станках.

Калі тав. Кавалёў і іншыя работніцы ўшлі ў рады нашай доблеснай Чырвонай Арміі і ў пэру стаў агульшча неадхвалі ў рабачай сіце, я падумаў: «Чаму я не магу перайці працаваць на трох станках?» Неўзабаве пачаў абслугоўваць яшчэ адзін — даўбевы-зубафрезерны станок.

Работа, зразумела, ускладнілася, але справіцца можна, треба толькі ведаць сваю справу. Прыкладу прыклад маёй работы 1 кастрычніка. У гэты дзень мне далі аправаваць чыгуначны і сталёныя пасёрнікі для аўтаматаў. Чыгуначны пасёрнікі ўключылі ў фрезерна-зубарэзны станок, а астатнія — на даўбевы-зубарэзны станок. Аправаваў кожную дэталі працаваў 25—30 минут, і ў гэты час я асчыў за рабачы даўбевы станку. Такім чынам, за змену я аправаваў 18 чыгуначных і 25 сталёных пасёрнікаў, выканаўшы норму больш чым на 200 процантаў.

Вялікую дапамогу ў наладжанні работ станкоў аказвае мне тэхналог цеха тав. Жароўна.

Свой метад я перадаю фрезершчыкам тав. Собалеваў. Зараз у нашым цеху рад стаханавцаў пераходзіць на абслугоўванне многіх станкоў. Мы добра разумеем, якую карысць прыносяе гэта нашай працы-меласці. Завод пры меншай колькасці рабачых з'ёмкае сіврашца са сваёй задачай — даць краіне больш станкоў і лепшай якасці.

Фёдар Макаравіч ГРЫШЧАНКА, станкавец гомельскага станкабудаўнічага завода імені Кірава.

Многастаночніцы шклязавода імені Дзержынскага

БАРЫСАЎ. (Па тэлефону). Да апошняга часу ў абрэзным цеху барысаўскага шклязавода імені Дзержынскага на кожных двух машынах па запрашэнні краі працавала адна работніца. З-за дрэннай арганізацыі працы і напярэдняй расстаноўкі машыны, выпрацоўка іх была зусім нізкая. Машыністам прыходзілася траціць многа лішняга часу на пераход ад аднаго станка да другога, і яны не сівраўляліся працуець праз свае станкі ўсё прадукцыю.

З разгортваннем стаханавскага руху творчая ініцыятыва мас з кожным днём раскрывалася ўсё большыя і большыя магчымасці па павелічэнню прадукцыйнасці працы. Па прапанове тав. Забалоцінава машыністы былі расстаноўлены ў чатыры змены і кожная з іх абслугоўвала па 5 машынаў. Дзённая выпрацоўка кожнай работніцы скалава 3700 штук, раней жа яны вытускалі толькі 1700.

Пялаўна па прапанове дзжурнага

слесара тав. Макаравіча сканструяваў аўтаматычны вытэжніцель штуканаў з абоймы машыны. Гэта значна павялічыла прадукцыйнасць працы і зменшыла працент бою штуканаў.

Зараз на працэсе зрабаві краі пачалі ўвядзены многастаночнае абслугоўванне. Работніцы тт. Камінская, Сварлова, Бабіцкая і іншыя перайшлі працаваць на павялічаную колькасць машынаў. У кожнай змене хэве работніцы абслугоўваюць 19 машынаў. Работніцы тт. Сварлова і Камінская за 7 гадзін выпрацоўваюць 8,285 штуканаў (норма 7 тысяч). Работніцы тт. Бабіцкая і Юхвіч выконваюць норму на 110—115 проц.

Колькасць многастаночніцы на заводзе ўсё павялічваецца. Сярод іх шырока разгортваюцца сацыялістычнае спадборніцтва за дастойна сустрачы XXII гадавіну Вялікай Кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі.

С. АВЕРТАЎ.

Хатнія гаспадыні прышлі на завод

У адзёсе крапраў мінскага шклязавода «Вольшэвік» вялікае ажыўленне. Многа наведвальніцаў. Прыходзяць наступна па работу новыя людзі, у большасці жанчыны — хатнія гаспадыні. Іх тут вельмі сустракаюць, распытваюць, якой кваліфікацыі яны хочунь вавучыцца.

— Кожная прафесія ў нашай краіне пачаточна, — гаворыць яны, — але калі магчыма, то пажадана да машыны, да станка.

Іх просьба па мору магчымасці зацвердзілася.

Вось прышла хатняя гаспадыня тав. Лаўрыненка. Ёй прапануюць работу ў цеху шпартымаў. Там пачаўся з адзёўчых хромавых скур балеткі, сандалеты, туфлі.

Лаўрыненка прышла ў цех, азнаёмілася з умовамі з абстаўнкай.

— Ну, як спадабаўся? — пытае ў яе начальнік аддзела крапраў тав. Коўшык.

— Я згодна, — адказвае яна ўпэўнена, — ды воль з зямельні не ведаю як быць, у мне іх двое.

— Гэта можна ўладзіць, — гаворыць тав. Коўшык, — у злічэнні салве ў нас месца ёсць, а маленькага можна будзе ў яслі.

Лаўрыненка шчыра дзякуе за аказаную ёй увагу.

На прынятых новых работніц тут жа азнаёмяюць працоўныя кішкі. Які гэта раласія і хвалюючыя мінуты! Асаблівы момант пераважвае з'ява хатняя гаспадыня, якая прышла ўпершыню працаваць на завод. Яна становіцца членам рабачага калектыва сацыялістычнага прадрыва. Гэта — вялікая часць і яна да мноства абавязвае.

У пахах цёпла сустракаюць хатнія гаспадыні — новых работніц. Іх акружаюць асаблівымі клопатамі. Майстры, брыгадзіры, стаханавцы азнаёмяюць з машынамі, інструментамі, паказваюць, як абходзіцца з імі, як праверіць і зручна выкарыстаць той ці іншы працэс.

У аддзяленні аддзяленне другога хромавага цеха наступна хатняя гаспадыня тав. Кухаранка. Яе накіраваў ў брыгаду наўшчыц тав. Вымяшніцкі.

Прайшо некалькі дзён. Кухаранка асвоілася з работай і паказвае ўсё больш вытворчыя залаты. У гэтым боп публіка часціна энергіі, старання і тав. Кухаранка.

І. ВАСІЛЬЮЎ.

РАБОТА ТАВ. І. І. ГУДАВА НА ДВУХ СТАНКАХ

З кожным днём расце рух многастаночнікаў на машоўскім станказаводе імені Сяргея Орджанікідзе. Па абслугоўванне некалькіх станкоў ужо перайшлі 62 работніцы. Залік гавы свенскага ўлада таварыша Малацова працаваў самаадзіна і часна зналоў гарацы вогук на заводзе.

4 кастрычніка знаціць фрезершчык Іваносаў тав. І. І. Гудаў, пераключыў свой вонг, стаў на работу на двух фрезерных станках і зноў паказаў выдатны ўзровень стаханавскай работы. На адным станку ён аправаваў дэталі № 161124.

Раней аправаваў адначова на 9 таві дэталі, а цяпер пры дапамоце спецыяльнага прыстававання — на 26 дэталей. На гэтым станку тав. Гудаў выканаў норму на 310 процантаў. На другім станку знаціць фрезершчык аправаваў дэталі № Р5С5176. Гэтыя дэталі раней аправаваўся ў цехах на 3 штугі, а цяпер пры дапамозе двух прыстававанняў і паваротнага стала — на 12 штуг, у кожным прыстававанні. На гэтым станку тав. Гудаў выканаў норму на 1050 процантаў.

(ТАСС).

Гэтыя акалічаны рал істотных пунктаў аб умовах дуэй і паводніках Лермантава астаўся без глумачання.

Далейшае ўкладанне няясных момантаў надышчу, аднак не спадарылася. К таму моманту, калі Мартынаў адказаў на пытанні Пяцігорскага арганізацыянага суда, стварыўся ўнізку небяспечных для яго і для сукондантаў пунктаў, прышла, нарэшце, у Пяцігорск першая адносна міністра Чарнышова, перадаваўша «спытаннічныя» пытанні: Мартынава, Васільчыкава і Глебава «дадаць ваянскаму суду не арыганізаваным з тым, каб судовая справа была скончана неадкладна і працэдура на канфірмацыю ўстаноўленам парадкам».

Гэты загад не толькі аслабаві пад суднах ад арштану і абліччаві ім сумесна дзельні на судзе, але і аслабаві іх ад далейшага непажаданага для іх раскладання акалічнасці справы.

Ваясны суд, неахвотна ўстаноўлены ў Пяцігорскі ваяны загада з Пяцігорска, абмешаваўся насяй атрыманымі весткамі ад пачынаўны і ў чатыры дні закончыў справу. Заключына думкі па справе, ізаключыла генераламі Грабе і Галавіным, паказваюць, што суд задаловіўся хлусавымі паказаннімі абываўчаных і вынес прыгавор, прымаўшы пад увагу ўсе тыя акалічаны, якія прыявілі ў сваю карысць пачынаўны.

Наперокор закону («Звод ваясных пастановаў»), які карае забойства на дуэль, як звычайнае прамамеранае забойства, паабудзеным усіх праваў, маёмасці, накарэнню шпіритузнамі і сылкай на катаржную работу, ваясны суд паграбаваў толькі пачынаўны чыноў і праваў маёмасці, а заключына думкі генералаў Грабе і Галавіна змяжчалі і гэты прыгавор. Не паграбаваўшы пачынаўны дзаванскі праваў, яны прапанавалі Мартынава «назавіць чыноў, орэна і напісаць у ратаваў да вызначальнай выслугі», а Глебава і Васільчыкава працямаць яшчэ некалькі год з крэпасці «з запісаннем сяго штрафа ў фармулярныя іх спіскі».

Аднак канчатковы прыгавор павінен быў паставаць толькі ў Пяцігорску, куды на канфірмацыю і цару павіна была

быць адпраўлена «Справа». У Пяцігорску была праўдана вялікая неарыганізаванасць у чаканні рэзультатаў справы. Чатыры разы ваясны міністр Чарнышав спецыяльна вышэйшымі запітаннімі і «экстра поштаў» напісаў Грабе і Галавіну аб тым, што треба прыняць усё меры да паспешнай ратава скапчэння справы, згодна загада цара, і выслаць яе ў стацыю для канфірмацыі.

Вызваленне пачынаўны з-пад арштану, загад у найкарэйшы тэрмін закончыць іх справу і прадаставіць на завяршэнне цару, неадароваўшы ўнутрынавы запітанні Чарнышова аб ходзе справы, нарэшце, дазвол пачынаўны, неадкладна ад прыгавору ваянскага суда, выхалць у любым напрамку — усё гэта свечыла аб тым, што ў Пяцігорску з асаблівай увагай аднесіся да ўказанай справы і што там забойцы Лермантава меў моцных абаронцаў. Калі ж, нарэшце, «Справа» з Пяцігорска наступна ў Пяцігорск да ваянскага міністра Чарнышова і была ім дадзена Нікалай I, паславаў і канчатковы прыгавор пачынаўны, які аправаваў заключыніці папярэдняй інстанцыі.

Цар «спытаўшыся саўміўся»: маёра Мартынава паславаў у крэпасць на гапуваць да тры месяцы і аддаць прабоўнаму паказанню, а тэтулярынага свецкіна князь Васільчыкава і карнета Глебава караваць, першага па ўвазе да заслуг баяў, а другога па пашане, атрыманай ім у краёнасі цяжкай рапы».

Шкава адзначыць, што мяккасць і клопаты Нікалай I аб забойцах Лермантава працягвалі нават у наступным дробным, але характэрным факце. Ён загадаў здуляць раскоды, усюго ў размярэнні ста пачынаўны чыноў рублёў семіздзесяці двух з пачынаўны калектыва асіпавіцкай, якія ген. Грабе і Галавін лічалі патрэбным сплачэння з пачынаўны, «прыняўшы раскоды на вошт казна».

Усе гэтыя факты красамойна гавораць аб адносна Нікалай I да зобнага значыства. З Лермантавым ухадзіў з жыцця выкрывальнік забойцы Пушкіна, выкрывальнік Расіі «галубых мушкетэраў» і тэпага, коснага дэспатызма.

В. НЕЧА

ЗАРУБЬЯ ЖОМ

Пражская газета аб савецка-германскіх адносінах

ПРАГА, 5 кастрычніка. (ТАСС). Пражская газета «Наш справы» ў нумары ад 4 кастрычніка змяшчае перадавы артыкул пад загалоўкам «Гістарычна веда»...

непападзе паміж Германіяй і Савецкім Саюзам, які пакачыў са спробай Англіі і Францыі Удзінуць Савецкі Саюз у вайну з Германіяй.

Эстонскі друк аб пакце ўзаемадапамогі паміж СССР і Эстоніяй

ТАЛІН, 4 кастрычніка. (ТАСС). У сёньнішніх нумарах эстонскіх газет апублікаваны вытрымкі з перадавых артыкулаў «Правда» і «Известия» пад загалоўкамі: «Безопаснась Эстоніі забяспечана»...

красілае, што сэнс пакта аб узаемадапамогі заключаецца ў тым, што бэжэніне нельга пільне скарыстаць у якасьці плацдарма супроць Савецкага Саюза ў інтэрасах палубхоршчыкаў вайны.

Ваенная дэлегацыя СССР у Эстоніі

ТАЛІН, 4 кастрычніка. (ТАСС). 2 кастрычніка раніш у Талін прыбыла ваенная дэлегацыя Савецкага Саюза на чале з камандарам 2-га ранга тав. Мершэрым.

Пасадка ў Маскву германскай эканамічнай дэлегацыі

БЕРЛІН, 4 кастрычніка. (ТАСС). Агенства Трансэкан паведамляе, што 7 кастрычніка ў Маскву павіна прыбыць германская эканамічная дэлегацыя на чале з савецкім па эканамічных пытаннях міністэрства замежных спраў Шнурэ.

Агенства Гавас аб дакладзе Далад'е

ПАРЫЖ, 5 кастрычніка. (ТАСС). Агенства Гавас перадае, што «з афіцыйных крыніц не паступіла ніякіх вестак адносна зместу даклада Далад'е на апошнім пасяджэнні савета міністэрства. Аднак, вядома, што Далад'е зрабіў агляд розных фаз ваенных апэрацый, а таксама дыпламатычнай дзейнасці, якая разгарнулася за апошні тыдзень у рэзультат заключэння новага дагавора паміж Германіяй і СССР.

Патапленне гандлёвых суднаў

СТАВГОЛЬМ, 5 кастрычніка. (ТАСС). Па падліках шведскага морскага ўпраўлення, за першы месяц вайны патаплены гандлёвыя судны агульным водзмяшчэннем у 250 тыс. тон; з іх 150 тыс. тон — англійскія, 40 тыс. тон — германскія, звыш 8 тысяч тон шведскія і звыш 40 тысяч тон суднаў іншых краін.

ВАЙНА ў Еўропе

Французскае камюніке

ПАРЫЖ, 5 кастрычніка. (ТАСС). Як перадае агенства Гавас, у афіцыйным камюніке французскага камандавання гаворыцца: «Вечар, 4 кастрычніка, адзначаецца актыўнасць нашых палубхоршчыкаў і засад у розных пунктах фронту. Праціўнік прадпрыняў вылазку ля Пірмэнс і быў адкінут.

Нью-Ёрк

НЬЮ-ЁРК, 5 кастрычніка. (ТАСС). Карэспандэнт агенства Асоцыяйтэд Прэс паведамляе з дэвізію іншымі замежнымі карэспандэнтамі паведаў лінію Мажыно. На словах карэспандэнта, на захаднім фронце пануе адноснае зацішша.

Рым

РЫМ, 5 кастрычніка. (ТАСС). Газета «Месаждэро» ў нумары ад 4 кастрычніка паведамляе, што на франка-германскім фронце адзначаецца «актыўная падрыхтоўка з абодвух бакоў да ваенных дзеянняў у шырокім маштабе».

Як паведамляе карэспандэнт газеты «Нью-Ёрк таймс»

Як паведамляе карэспандэнт газеты «Нью-Ёрк таймс», па афіцыйных паведамленнях, у першы месяц вайны на захаднім фронце было забіта і рана каля 3 тм. германскіх салдат. Страты французскіх войск некалькі меншыя.

Становішча эвакуіраванага 3 Парыжа насельніцтва

БЕРЛІН, 5 кастрычніка. (ТАСС). Брусельскі карэспандэнт газеты «Берлінер берэйнцйтунг» прыводзіць даныя аб эвакуацыі насельніцтва з Парыжа. З дэпартаменту Сены было эвакуіравана ў розныя раёны, адвезеныя для безбячнасці, каля двух з паловай мільёна чалавек.

8.000 настаўнікаў для сельскіх школ БССР

Сельскія школы БССР атрымаюць у гэтым годзе новыя вялікія атрыц настаўнікаў. Да 15 кастрычніка педгагігічныя інстытуты і вучылішчы выпускаюць 2.300 педгагаў для пачатковых і сярэдніх школ на літаратурны, гісторыі, матэматыцы і т. д. Ляўш на абласных пачатковую работу курсы па падрыхтоўцы для пачатковых школ 3.500 настаўнікаў.

На швейцарскай граніцы

НЬЮ-ЁРК, 5 кастрычніка. (ТАСС). Як паведамляе агенства Юнайтэд прэс з Цюрыха, у швейцарскай арміі спынены ўсе волонскі. У сувязі з канцэнтрацыяй германскіх войск каля граніцы паміж Базелем, Шафтаўзенам і Фаральбергам на швейцарскай граніцы ўзводзіцца ўмацаванні.

На франтах Кітая

У цэнтральным Кітаі частцы правяшчій Цзіансі, іменна ў стварыць пагару абароне паўночна-ўсходніх ваколіц Чанша, але былі адбіты кітайскімі войскамі. Пад націскам флангавых і тылавых атак кітайскіх войск японская калона, якая з'явілася ў 50 км. на поўнач ад Шіньцзяна, адхілілася.

Расходы Японіі на вайну ў Кітаі

У верасеньскім нумары англійскага журналу «Фронт брынт энд іст» аўдаі-каваны даныя аб японскіх расходах за два гады вайны ў Кітаі. 3 7 ліпеня 1937 года па 7 ліпеня 1939 года, гаворыцца ў журнале, Японія зрасходовала на вайну ў Кітаі 7 мільярд іен.

Паўстаў полк паліцыі марыянетачных улад

ШАНХАЙ, 4 кастрычніка. (ТАСС). Газета «Сіньхэньбао» паведамляе сёння, што полк паліцыі марыянетачных улад, пад камандаваннем Фун Хуаюя, 2 кастрычніка пачаў паўстанне ў Цзіньцзюне (на Шанхай-Ханчжоўскай чыгуны). Пасля ўзброенай схваткі з японскімі салдацкімі часткамі паліцыя перамагла.

Скліканне германскага рэйхстага

БЕРЛІН, 5 кастрычніка. (ТАСС). Газета публікуе наступнае афіцыйнае паведамленне: «Заўтра, 6 кастрычніка, у 12 гадзін дня склікаецца рэйхстаг для заслухоўвання дэкларацыі германскага ўрада».

Заява Хэла

Вашынгтон, 4 кастрычніка. (ТАСС). Міністэрства замежных спраў ЗША Хэл зрабіў наступную афіцыйную заяву: «Інфармацыя, атрыманая ўрадам ЗША, указвае на магчымасць узмяшчэння ваенных дзеянняў супроць гандлёвых суднаў у водах Атлантычнага акіяна, паліўу ўзбярэжжа вапачыных краін. Урад ЗША не прымае законным неабмежаванае ўмяшанне ў амерыканскія гандлявыя судны ў іх працягу ў вышэйказаных водах».

Паведамленне вярхоўнага камандавання германскай арміі

БЕРЛІН, 5 кастрычніка. (ТАСС). Германскае інфармацыйнае бюро перадае наступную зводку вярхоўнага камандавання германскай арміі: «На ўсходнім фронце на ўсход ад Вісла прадаўжалася пачатак ўрада ачыстка мясцовасці ад астаткаў войск праціўніка. На захаднім фронце адзначаецца невялікая актыўнасць артылерыі і разведвальных самалётаў».

Кампанія супроць камуністаў ва Францыі

ПАРЫЖ, 4 кастрычніка. (ТАСС). Французскі друк на чале з газетай «Соцыялістаў» («Пашоде») прадаўжае ядзіную кампанію супроць кіраўнікоў Французскай камуністычнай партыі ў сувязі з п'ятым пасланым старшын палаты дэпутатаў Эрыю, дэпутатам Рамет і Богт ад імя парламенцкай групы рабочых і сялян. Гэта п'ямо праграбу абмеркавання ў парламенце праграбу аб міры. Газета

Частковы прызыў у Галандыі

БЕРЛІН, 5 кастрычніка. (ТАСС). Германскае інфармацыйнае бюро перадае з Амстэрдама, што ў Галандыі аб'яўлен частковы прызыў ваеннаабавязаных, паліцэйскіх прызыў у армію ў 1940 годзе.

Заніччана 50 японскіх самалётаў

ШАНХАЙ, 4 кастрычніка. (ТАСС). Як паведамляецца ўжо, учора шэсць кітайскіх бамбардзіроўшчыкаў, у суправаджэнні знішчальнікаў, бамбардзіравалі японскі аэрадром у Ханькоу. Па дадатковых даных устаноўлена, што на аэрадроме ў рэзультат бамбардзіроўкі і ўзніклага там пажару зніччана каля 50 японскіх самалётаў.

Велізарны поспех артыстаў БССР у Заходняй Беларусі

Работнікі мастацтваў БССР з велізарным поспехам выступалі ў гарадах і сёлах вышалеапаў Заходняй Беларусі і ў частях Чырвонай Арміі. Як паведамляе нашаму карэспандэнту намеснік начальніка Упраўлення па справах мастацтваў пры СНК БССР тав. Дадэма, у сучасны момант у Заходняй Беларусі знаходзіцца ансамбль песні і пляскі і аркестр народных інструментаў Беларускай дзяржаўнай філармоніі, брыгада Вялікага дзяржаўнага тэатра оперы і балета БССР, брыгада хантэатраў і звыш астраляны брыгады — усяго каля 150 чалавек.

Курсі калгасных навуковадаў

ЧАВУСЫ. Тут адкрыліся кароткатэрміны курсы калгасных брыгадаў і пакоў саўгасу. Навучаюцца 25 чалавек. Курсанты праслухоўваюць рад лекцый спецыялістаў аб выршчаванні калгаснага коалятыў («За большавіцкі калгасы»).

Дзяржаўная філармонія БССР

Канцэртны сезон 1939-40 г. У канцэртны прыезд у Маскву мастацтваў дзяржаўнай філармоніі БССР і лепшыя мастацкія калектывы Саюза ССР, народныя артысты СССР, лаўрэаты — пераможцы Усесаюзнага і міжнародных конкурсаў музыкантаў-выканаўцаў, народныя і заслужаныя артысты БССР і браці-рэспублікі (дырэктары, вакалісты, мастацы і музыкі, лепшыя прадстаўнікі хараграфічнага мастацтва і інш.).

Мінскі дзяржаўны педагагічны інстытут

аб'яўляе прыём на аднагадовыя курсы па падрыхтоўцы выкладчыкаў нямецкай і англійскай моў для 5-7 класаў СШ і НСШ. На курсы прымаюцца грамадзяне, маючыя закончаную сярэднюю школу (без абмежавання ўзросту). Настаўніцтва на курсы падрыхтоўкі прыёмным іспытам па нямецкай, нямецкай (англійскай) мовах, рускай і беларускай мовах (лічбоўка).

Велізарны поспех артыстаў БССР у Заходняй Беларусі

Работнікі мастацтваў БССР з велізарным поспехам выступалі ў гарадах і сёлах вышалеапаў Заходняй Беларусі і ў частках Чырвонай Арміі. Як паведамляе нашаму карэспандэнту намеснік начальніка Упраўлення па справах мастацтваў пры СНК БССР тав. Дадэма, у сучасны момант у Заходняй Беларусі знаходзіцца ансамбль песні і пляскі і аркестр народных інструментаў Беларускай дзяржаўнай філармоніі, брыгада Вялікага дзяржаўнага тэатра оперы і балета БССР, брыгада хантэатраў і звыш астраляны брыгады — усяго каля 150 чалавек.

Курсі калгасных навуковадаў

ЧАВУСЫ. Тут адкрыліся кароткатэрміны курсы калгасных брыгадаў і пакоў саўгасу. Навучаюцца 25 чалавек. Курсанты праслухоўваюць рад лекцый спецыялістаў аб выршчаванні калгаснага коалятыў («За большавіцкі калгасы»).

У бліжэйшыя дні

Беларускае аддзяленне «СОЮЗКІНОПРОКАТ» ВЫПУСКАЕ НА ЭКРАНЫ БССР НОВЫ ГУКАВЫ МАСТАЦКІ ФІЛЬМ

Дзяржаўная філармонія БССР

Канцэртны сезон 1939-40 г. У канцэртны прыезд у Маскву мастацтваў дзяржаўнай філармоніі БССР і лепшыя мастацкія калектывы Саюза ССР, народныя артысты СССР, лаўрэаты — пераможцы Усесаюзнага і міжнародных конкурсаў музыкантаў-выканаўцаў, народныя і заслужаныя артысты БССР і браці-рэспублікі (дырэктары, вакалісты, мастацы і музыкі, лепшыя прадстаўнікі хараграфічнага мастацтва і інш.).

Велізарны поспех артыстаў БССР у Заходняй Беларусі

Работнікі мастацтваў БССР з велізарным поспехам выступалі ў гарадах і сёлах вышалеапаў Заходняй Беларусі і ў частках Чырвонай Арміі. Як паведамляе нашаму карэспандэнту намеснік начальніка Упраўлення па справах мастацтваў пры СНК БССР тав. Дадэма, у сучасны момант у Заходняй Беларусі знаходзіцца ансамбль песні і пляскі і аркестр народных інструментаў Беларускай дзяржаўнай філармоніі, брыгада Вялікага дзяржаўнага тэатра оперы і балета БССР, брыгада хантэатраў і звыш астраляны брыгады — усяго каля 150 чалавек.

Курсі калгасных навуковадаў

ЧАВУСЫ. Тут адкрыліся кароткатэрміны курсы калгасных брыгадаў і пакоў саўгасу. Навучаюцца 25 чалавек. Курсанты праслухоўваюць рад лекцый спецыялістаў аб выршчаванні калгаснага коалятыў («За большавіцкі калгасы»).

У бліжэйшыя дні

Беларускае аддзяленне «СОЮЗКІНОПРОКАТ» ВЫПУСКАЕ НА ЭКРАНЫ БССР НОВЫ ГУКАВЫ МАСТАЦКІ ФІЛЬМ

Дзяржаўная філармонія БССР

Канцэртны сезон 1939-40 г. У канцэртны прыезд у Маскву мастацтваў дзяржаўнай філармоніі БССР і лепшыя мастацкія калектывы Саюза ССР, народныя артысты СССР, лаўрэаты — пераможцы Усесаюзнага і міжнародных конкурсаў музыкантаў-выканаўцаў, народныя і заслужаныя артысты БССР і браці-рэспублікі (дырэктары, вакалісты, мастацы і музыкі, лепшыя прадстаўнікі хараграфічнага мастацтва і інш.).

Велізарны поспех артыстаў БССР у Заходняй Беларусі

Работнікі мастацтваў БССР з велізарным поспехам выступалі ў гарадах і сёлах вышалеапаў Заходняй Беларусі і ў частках Чырвонай Арміі. Як паведамляе нашаму карэспандэнту намеснік начальніка Упраўлення па справах мастацтваў пры СНК БССР тав. Дадэма, у сучасны момант у Заходняй Беларусі знаходзіцца ансамбль песні і пляскі і аркестр народных інструментаў Беларускай дзяржаўнай філармоніі, брыгада Вялікага дзяржаўнага тэатра оперы і балета БССР, брыгада хантэатраў і звыш астраляны брыгады — усяго каля 150 чалавек.

Курсі калгасных навуковадаў

ЧАВУСЫ. Тут адкрыліся кароткатэрміны курсы калгасных брыгадаў і пакоў саўгасу. Навучаюцца 25 чалавек. Курсанты праслухоўваюць рад лекцый спецыялістаў аб выршчаванні калгаснага коалятыў («За большавіцкі калгасы»).

У бліжэйшыя дні

Беларускае аддзяленне «СОЮЗКІНОПРОКАТ» ВЫПУСКАЕ НА ЭКРАНЫ БССР НОВЫ ГУКАВЫ МАСТАЦКІ ФІЛЬМ

Дзяржаўная філармонія БССР

Канцэртны сезон 1939-40 г. У канцэртны прыезд у Маскву мастацтваў дзяржаўнай філармоніі БССР і лепшыя мастацкія калектывы Саюза ССР, народныя артысты СССР, лаўрэаты — пераможцы Усесаюзнага і міжнародных конкурсаў музыкантаў-выканаўцаў, народныя і заслужаныя артысты БССР і браці-рэспублікі (дырэктары, вакалісты, мастацы і музыкі, лепшыя прадстаўнікі хараграфічнага мастацтва і інш.).

Велізарны поспех артыстаў БССР у Заходняй Беларусі

Работнікі мастацтваў БССР з велізарным поспехам выступалі ў гарадах і сёлах вышалеапаў Заходняй Беларусі і ў частках Чырвонай Арміі. Як паведамляе нашаму карэспандэнту намеснік начальніка Упраўлення па справах мастацтваў пры СНК БССР тав. Дадэма, у сучасны момант у Заходняй Беларусі знаходзіцца ансамбль песні і пляскі і аркестр народных інструментаў Беларускай дзяржаўнай філармоніі, брыгада Вялікага дзяржаўнага тэатра оперы і балета БССР, брыгада хантэатраў і звыш астраляны брыгады — усяго каля 150 чалавек.

Курсі калгасных навуковадаў

ЧАВУСЫ. Тут адкрыліся кароткатэрміны курсы калгасных брыгадаў і пакоў саўгасу. Навучаюцца 25 чалавек. Курсанты праслухоўваюць рад лекцый спецыялістаў аб выршчаванні калгаснага коалятыў («За большавіцкі калгасы»).

У бліжэйшыя дні

Беларускае аддзяленне «СОЮЗКІНОПРОКАТ» ВЫПУСКАЕ НА ЭКРАНЫ БССР НОВЫ ГУКАВЫ МАСТАЦКІ ФІЛЬМ

Дзяржаўная філармонія БССР

Канцэртны сезон 1939-40 г. У канцэртны прыезд у Маскву мастацтваў дзяржаўнай філармоніі БССР і лепшыя мастацкія калектывы Саюза ССР, народныя артысты СССР, лаўрэаты — пераможцы Усесаюзнага і міжнародных конкурсаў музыкантаў-выканаўцаў, народныя і заслужаныя артысты БССР і браці-рэспублікі (дырэктары, вакалісты, мастацы і музыкі, лепшыя прадстаўнікі хараграфічнага мастацтва і інш.).

Велізарны поспех артыстаў БССР у Заходняй Беларусі

Работнікі мастацтваў БССР з велізарным поспехам выступалі ў гарадах і сёлах вышалеапаў Заходняй Беларусі і ў частках Чырвонай Арміі. Як паведамляе нашаму карэспандэнту намеснік начальніка Упраўлення па справах мастацтваў пры СНК БССР тав. Дадэма, у сучасны момант у Заходняй Беларусі знаходзіцца ансамбль песні і пляскі і аркестр народных інструментаў Беларускай дзяржаўнай філармоніі, брыгада Вялікага дзяржаўнага тэатра оперы і балета БССР, брыгада хантэатраў і звыш астраляны брыгады — усяго каля 150 чалавек.

Курсі калгасных навуковадаў

ЧАВУСЫ. Тут адкрыліся кароткатэрміны курсы калгасных брыгадаў і пакоў саўгасу. Навучаюцца 25 чалавек. Курсанты праслухоўваюць рад лекцый спецыялістаў аб выршчаванні калгаснага коалятыў («За большавіцкі калгасы»).

У бліжэйшыя дні

Беларускае аддзяленне «СОЮЗКІНОПРОКАТ» ВЫПУСКАЕ НА ЭКРАНЫ БССР НОВЫ ГУКАВЫ МАСТАЦКІ ФІЛЬМ

Дзяржаўная філармонія БССР

Канцэртны сезон 1939-40 г. У канцэртны прыезд у Маскву мастацтваў дзяржаўнай філармоніі БССР і лепшыя мастацкія калектывы Саюза ССР, народныя артысты СССР, лаўрэаты — пераможцы Усесаюзнага і міжнародных конкурсаў музыкантаў-выканаўцаў, народныя і заслужаныя артысты БССР і браці-рэспублікі (дырэктары, вакалісты, мастацы і музыкі, лепшыя прадстаўнікі хараграфічнага мастацтва і інш.).

Велізарны поспех артыстаў БССР у Заходняй Беларусі

Работнікі мастацтваў БССР з велізарным поспехам выступалі ў гарадах і сёлах вышалеапаў Заходняй Беларусі і ў частках Чырвонай Арміі. Як паведамляе нашаму карэспандэнту намеснік начальніка Упраўлення па справах мастацтваў пры СНК БССР тав. Дадэма, у сучасны момант у Заходняй Беларусі знаходзіцца ансамбль песні і пляскі і аркестр народных інструментаў Беларускай дзяржаўнай філармоніі, брыгада Вялікага дзяржаўнага тэатра оперы і балета БССР, брыгада хантэатраў і звыш астраляны брыгады — усяго каля 150 чалавек.

Курсі калгасных навуковадаў

ЧАВУСЫ. Тут адкрыліся кароткатэрміны курсы калгасных брыгадаў і пакоў саўгасу. Навучаюцца 25 чалавек. Курсанты праслухоўваюць рад лекцый спецыялістаў аб выршчаванні калгаснага коалятыў («За большавіцкі калгасы»).

У бліжэйшыя дні

Беларускае аддзяленне «СОЮЗКІНОПРОКАТ» ВЫПУСКАЕ НА ЭКРАНЫ БССР НОВЫ ГУКАВЫ МАСТАЦКІ ФІЛЬМ

Дзяржаўная філармонія БССР

Канцэртны сезон 1939-40 г. У канцэртны прыезд у Маскву мастацтваў дзяржаўнай філармоніі БССР і лепшыя мастацкія калектывы Саюза ССР, народныя артысты СССР, лаўрэаты — пераможцы Усесаюзнага і міжнародных конкурсаў музыкантаў-выканаўцаў, народныя і заслужаныя артысты БССР і браці-рэспублікі (дырэктары, вакалісты, мастацы і музыкі, лепшыя прадстаўнікі хараграфічнага мастацтва і інш.).

Велізарны поспех артыстаў БССР у Заходняй Беларусі

Работнікі мастацтваў БССР з велізарным поспехам выступалі ў гарадах і сёлах вышалеапаў Заходняй Беларусі і ў частках Чырвонай Арміі. Як паведамляе нашаму карэспандэнту намеснік начальніка Упраўлення па справах мастацтваў пры СНК БССР тав. Дадэма, у сучасны момант у Заходняй Беларусі знаходзіцца ансамбль песні і пляскі і аркестр народных інструментаў Беларускай дзяржаўнай філармоніі, брыгада Вялікага дзяржаўнага тэатра оперы і балета БССР, брыгада хантэатраў і звыш астраляны брыгады — усяго каля 150 чалавек.

Курсі калгасных навуковадаў

ЧАВУСЫ. Тут адкрыліся кароткатэрміны курсы калгасных брыгадаў і пакоў саўгасу. Навучаюцца 25 чалавек. Курсанты праслухоўваюць рад лекцый спецыялістаў аб выршчаванні калгаснага коалятыў («За большавіцкі калгасы»).

У бліжэйшыя дні

Беларускае аддзяленне «СОЮЗКІНОПРОКАТ» ВЫПУСКАЕ НА ЭКРАНЫ БССР НОВЫ ГУКАВЫ МАСТАЦКІ ФІЛЬМ

Дзяржаўная філармонія БССР

Канцэртны сезон 1939-40 г. У канцэртны прыезд у Маскву мастацтваў дзяржаўнай філармоніі БССР і лепшыя мастацкія калектывы Саюза ССР, народныя артысты СССР, лаўрэаты — пераможцы Усесаюзнага і міжнародных конкурсаў музыкантаў-выканаўцаў, народныя і заслужаныя артысты БССР і браці-рэспублікі (дырэктары, вакалісты, мастацы і музыкі, лепшыя прадстаўнікі хараграфічнага мастацтва і інш.).

Велізарны поспех артыстаў БССР у Заходняй Беларусі

Работнікі мастацтваў БССР з велізарным поспехам выступалі ў гарадах і сёлах вышалеапаў Заходняй Беларусі і ў частках Чырвонай Арміі. Як паведамляе нашаму карэспандэнту намеснік начальніка Упраўлення па справах мастацтваў пры СНК БССР тав. Дадэма, у сучасны момант у Заходняй Беларусі знаходзіцца ансамбль песні і пляскі і аркестр народных інструментаў Беларускай дзяржаўнай філармоніі, брыгада Вялікага дзяржаўнага тэатра оперы і балета БССР, брыгада хантэатраў і звыш астраляны брыгады — усяго каля 150 чалавек.

Курсі калгасных навуковадаў

ЧАВУСЫ. Тут адкрыліся кароткатэрміны курсы калгасных брыгадаў і пакоў саўгасу. Навучаюцца 25 чалавек. Курсанты праслухоўваюць рад лекцый спецыялістаў аб выршч